


рабочийница і сяллянка

1967

0,5
22 26 87

30К-1
1844

+ присох.



ДРУЗЬЯМ ДАЛЕКИХ ЛЕТ

Музыка Е. К. ТИКОЦКОГО Слова М. С. ПАШКЕВИЧ

Умеренно $\frac{4}{4}$

Дав-

- но за кончилася война, зна_ ме на боевы_х полков сданы в музей. По ко_ я нет сол_ко_

- да_ там тем, кто по_терял в бою друзей. В войну мы встретились, мальчишки, Ле-

- тали в тыл врага с большой земли. В по_летах мы друзей теряли близ_ ких не

- все из нас с войны до_ мой при_шли, не все из нас с войны до_ мой при_

1.2. 1.3. 15. 1. 16. 1. 17.

- шли. 2. Мы 1. Аи. 11. Нас.



Мал. У. Табушава.

Марыя Сямёнаўна Пашкевіч у час вайны слу-
жыла ў гвардзейскім лётным палку. Полк ажыц-
цяўляў сувязь з партызанамі Віцебшчыны. Зараз
Марыя Сямёнаўна — пілот грамадзянскай авіяцыі
Мінскага аэропорта.

Давно закончилась война,
Знамена боевых полков сданы в музей.
Покоя нет солдатам тем,
Кто потерял в бою друзей.
В войну мы встретились,—мальчишки,
Летали в тыл врага с Большой земли.
В полетах мы друзей теряли близких,
Не все из нас с войны домой пришли. } 2 раза
Мы командира звали Батей—
Он опытнее нас и чуть постарше был.
Для нас он был отцом и братом
И самолеты в тыл водил.
Летали в тыл мы к партизанам,—
Для них мы были весть с родной земли.

Мы раненых оттуда забирали,
Туда—боеприпасы мы везли. } 2 раза
Не все домой с войны вернулись,
И часть друзей лежит в земле, для них чужой,
Над ними нет берескі русской
И клен не шелестит листвой.
Когда в местах тех пролетаем,
Где боевых оставили друзей,—
Над ними плавно крыльями качаем,
Привет несем от Родины своей. } 2 раза
Прошли годы—мы старше стали,
Нам голову посеребрила седина.
Штурвал мы детям передали,
Нас заменили сыновья.
Штурвал сыном передавая,
Отцовский строгий дали им наказ:
Над павшими друзьями пролетая,
Вы крыльями качайте вместо нас. } 2 раза

З ОКТ
1844

СВЯТЛО КАСТРЫЧНІКА

— Тата, як я вырасту, дык абавязкова стану настаўніцай!

— Што ты, што ты, дачушка! У нас жа няма грошай, каб вучыць цябе ў гімназіі,—тлумачыў бацька.

У іх сапраўды не было тых грошай, у мільёнаў працоўных сем'яў. Толькі шчасліўцы маглі прыдзі курс навучання ў трохгадовай прыходскай школе. Ды і там вучыліся амаль адны толькі хлопчыкі. Нібы апраўдаючыся перад сваім сумленнем, змардаваныя цяжкім жыццём бацькі гаварылі: «Навошта дзяўчынцы тая навука, хіба толькі пісьмы хлопцам пісаць? Хай лепей памагае маці каля хаты».

А яшчэ гарчэйшы лёс чакаў тых, каго аддавалі ў наймічкі. Мільёны малых дзяўчынак, пазбаўленых дзяцінства, батрачылі ў кулацкіх гаспадарках, наймаліся служанкамі да багацеяў, праклінаючы сваю долю-долюхну. Не адступалася гора і тады, як дзяўчынка падрастала. Для бядняцкай дачкі спрытныя цёткі вышуквалі нарачонага—хай сабе і нікуды не вартага, абы толькі браў у жонкі. Дзяўчына павінна была згаджацца, бо іншага выйсця ў яе не было, і праз усё жыццё цягнуць лямку з нялюбім мужам, слухаць знявагі і папрокі: «я цябе кармлю!», хоць сама працавала ад цямна да цямна.

Цяжкая праца, нястачы, бяспраўнасць, духоўная прыгнечанасць без пары з'ядалі здароўе і сілы жанчыны, у сорак гадоў яна была ўжо старая бабуля. А там яе лёс пераходзіў у спадчыну да дачок і ўнучак, і так з века ў век, аж да самага 1917 года.

Толькі з Вялікага Каstryчніка, з дня нараджэння новай эры, пачынаецца свабоднае, разняволеное жыццё. Аглядаючыся на прахытыя з тae пары гады, з яшчэ большай сілай адчуваеш веліч змен, што прынесла Вялікага Каstryчніцкага сацыялістычнага рэвалюцыя. Кожны з гэтых пяцідзесяці гадоў насычан вялікім зместам. Бурнае эканамічнае і тэхнічнае развіццё краіны, духоўны росквіт савецкага грамадства здзіўляюць свет, радуюць нашых шматлікіх сяброў і палохаюць ворагаў. Дочки колішніх цёмных, змардаваных нястачамі жанок атрымалі магчымасць наройтися з мужчынамі вучыцца, працаўаць, кіраваць дзяржавай, не на словах, а на справе быць сапраўднымі гаспадынямі краіны. Удзячнае Радзіма высока ацэнівае і шануе іх працу, іх геральчнае змаганне, адзначае жанчын урадавымі ўзнагародамі, увекавечвае іх імёны.

Шаснаццаць караблёў марскога і рыбалоўнага флотаў СССР названы імёнамі жанчын. Пасажырскія лайнеры «Надзея Крупская», «Марыя Ульянава», «Асліпенка» рассякаюць марскія хвалі. У далёкія краіны дастаўляе драўніну лесавоз «Соф'я Пяроўская». На каспійскіх лініях сустракаюцца танкеры «Любоў Шаўцова» і «Ульяна Громава». У водах Атлантыкі прамышляюць рыбу траўлеры і кансервавыя плаўзаводы, якія носяць імёны

герайн Вялікай Айчыннай вайны Наталлі Каўшовай і Марыі Паліванавай.

Маскоўскай дзяўчынцы Машы Паліванавай ніколі не давялося бачыць акіян. Не паспела. У 1941 годзе пайшла біць фашистаў. Адважна змагалася, без промаху страляла са сваёй снайперскай вінтоўкі. Загінула смерцю храбрых. У чырвоным кутку карабля вісіць вялікі партрэт, а пад ім подпіс: «Герой Савецкага Саюза Марыя Паліванава навечна зачічана ў спісы экіпажа».

Заўсёды ў нашых сэрцах будуць жыць бессмяротныя імёны Надзеі Крупской і Марыі Ульянавай, герайн Вялікай Айчыннай вайны Любы Шаўцовой і Марыі Паліванавай, Веры Харужай і ўсіх, хто праславіў нашу Радзіму.

Імёны слаўных жанчын—рэвалюцынерак, падпольщиц, франтавічак і партызанак—свята шануе ўдзячны народ. Імёнамі рэвалюцынеркі Веры Слуцкай і падпольщицы Веры Харужай названы ў нас у Беларусі вуліцы. Імя партызанкі Вольгі Соламавай прысвоена яе роднаму калгасу.

Капітанскі мосцік, штурвал імклівага самалёта і касмічнага карабля, камбайн і трактара, любы заводскі станок падудадны савецкай жанчыне. Нам цяжка сёня назваць такую прафесію, якой бы яна не авалодала. Ва ўмовах савецкай рэчаіснасці ўсё падпарадкоўваецца яе ўмелым рукам, яе светламу розуму, яе здольнасцям. Завітайце на любы завод, электрастанцыю, інстытуцкую каледжу, у Акадэмію навук—вы ўсюды ўбачыце працаўную, адукаваную жанчыну. Умельства, бясстрашны парыў, упэўненасць у сваіх сілах надаў ёй Вялікі Каstryчнік, пяцідзесяцігоддзе якога мы хутка будзем адзначаць.

Да гэтай вялікай падзеі старанна рыхтуюцца савецкія людзі. На кожным прадпрыемстве і ва ўстанове, у калгасе, саўгасе, у любым калектыве ідзе плённая напружана праца. Кожны савецкі чалавек думае, чым парадаваць сваю Радзіму-маці. Усё шырэй разгортае сцаць спаборніцтва за дастойную сустрэчу славнага юбілею.

Добрымі поспехамі ў працы адзначае юбілейную вахту калектыву Віцебскага дывановага камбіната. Другі раз сёлета пакінуты за ім пераходны Чырвоны сцяг Савета Міністраў СССР і ВЦСПС. Паўторна заваявалі пераходныя Чырвоныя сцягі Міністэрства лёгкай прамысловасці Саюза ССР і ЦК прафсаюза Аршанскі ордэна Леніна льнокамбінат, віцебская швейная фабрика «Сцяг Індустрыялізацыі», Магілёўская стужкаткацкая фабрика. Першое месца ў рэспубліканскім спаборніцтве заваявала гомельская панчошна-трыкатацкая фабрика «8-е сакавіка».

Усё гэта прадпрыемствы, дзе ў пераважнай большасці працаюць жанчыны. Мы радуемся і ганарымся вашымі поспехамі, дарагія жанчыны-работніцы, інжынеры і тэхнікі. Жадаем вам і надалей высока несці вахту перадавікоў рэспублікі.

А тыя, хто нас забяспечвае прадуктамі харчавання,—нашы славнікі жанчыны-калагасніцы, работніцы саўгасаў,—таксама шчыра рыхтуюцца да вялікага свята. Не шкадуючы сіл сваіх, працаюць яны на калгасных палетках і жывёлагадоўчых фермах. Шчырае вам дзякуюці славнікі працаўніцы!

Жанчыны нашай рэспублікі, як і ўсёй краіны, высока цэніць тое, што дала ім Савецкая ўлада, што прынёс ім Вялікі Каstryчнік—справядлівы грамадскі лад, шчаслівы дабрабыт, сапраўдную свабоду і раўнаправіе, радасць творчай працы, перадавую культуру. Яны ведаюць, што ўсё гэта звязана з імем і вучэннем Леніна, з геральчнай дзейнасцю партыі камуністаў. Няхай жа заўсёды прыклад бальшавікоў-ленінцаў, герояў рэвалюцыі, будаўнікоў першых пяцігодак, самаадданых абаронцаў Радзімы і ўсіх тых, хто сёня ўмацоўвае слуі і магутнасць першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы, асвятляе наш шлях наперад, шлях здзяйснення самай запаветнай мары чалавецтва—пабудовы камунізма.

Праletары ўсіх краін, яднайцеся!

рабочніца і сялянка

№ 9

ВЕРАСЕНЬ
1967

штотыжнічны грамадска-палітычны і літаратурно-мастацкі часопіс

ГОД ВЫДАННЯ СОРАК ТРЭЦІ

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

Выдавецтва «Звязда».

АЛМАЗЫ НЕ ЦАМНЕЮЦЬ

Неба завалакло хмарамі, глуха паскырываюць на ветры меднастволыя сосны, зябка трапечуць на голых галінках хмызняку апошнія жоўтыя лісты. Пайшоў снег з дажджом. Якое шчасце сядзець у гэтую непагадзь у цёплай зямлянцы! У печы-«буржуйцы», якая стаіць у далёкім кутку, весела скачуць над дараючым вуголлем сіняватыя агеньчыкі. Мерна хістаецца полымя газоўкі, змайстраванай з нямецкай гільзы. На тапчанах, засланых яловымі лапкамі, сядзяць і ляжаць партызаны. Кураць. Хтосьці ціхен'ка напявае:

Уецца ў цеснай пячурцы агонь,
На паленнях смала, як сляза...

Але вось і песня змоўкла. Стала ціха, толькі вечер завывае ў коміне. І раптам цішыню парушыў звонкі дзвяночы голас:

— Хлопцы, а ці будзе калі-небудзь канец вайне? Заастуць травой акопы, на месцы руін і пажарышчаў узімуцца новыя гарады і сёлы. Каб толькі дажыць да таго часу, глянуць на ўсё сваімі вачымі!

Гэта пачала размову Вера Вітушка, камсамолка, памочнік сакратара Заслаўскага падпольнага райкома партыі. І партызаны пачалі марыць. Ба ўяўленні паўставалі квітнеючыя нівы, з якіх сцёргты сляды жорсткіх бітваў, свабодны Мінск, зялённыя сады і паркі...

Але вось прагучэла каманда:

— Выходзь строіцца!

І неўзабаве партызаны, атрымаўшы заданне, зніклі за белай снежнай заслонай. Пайшла ў суседні атрад і Вера. Яна ўся знаходзілася пад уражаннем нядаўнай размовы ў зямлянцы і не заўважала ні мокрага снегу, ні халоднага сівернага ветру.

Гэту дзяўчыну ведалі не толькі байцы брыгады «Штурмавая», але і жыхары ўсіх вёсак Заслаўшчыны. Заслаўскі камандант, нямецкі шпік Жорж Кулік па клічцы «Зебра», дзесьці раздабыў фотакартку Веры, надрукаваў яе ў многіх экземплярах і раздаў паліцаям і фашысцкім карнікам: вось «бальшавіцкая бандытка», хто яе даставіць у фельдкамандатуру або паліцыю, той атрымае ад нямецкіх улад вялікую ўзнагароду. Вера ведала, што за ёй сочыць. Але, выконваючы заданні падпольнага райкома, бясстрашна хадзіла па вёсках, была ўпэўнена, што людзі яе не выдадуць. Так яно і было. Сяляне, рызыкуючы жыццём, не раз ратавалі смелую партызанку.

Аднойчы ранній вясной 1943 года група падрыўнікоў, а з імі і Вера Вітушка, перапраўлялася на лодцы цераз Вілію, каб затым непрыкметна падабрацца да чыгуноў. Нечакана на беразе паявіліся гітлераўцы. Яны адкрылі моцны агонь. Ратуй, Вілія! Партызаны скончылі ў воду, па якой яшчэ плылі льдзіны. Холад апёк цела. Баец, які плыў побач з Верай, пачаў тануць. Моцная выносільная дзяўчына тут жа прыйшла на дапамогу. Партызаны ледзь дабраліся да прыбярэжнага хмызняку: скарчанелі, некоторыя не маглі нават трymаць зброю.

І тут Вера заўважыла, што фашысты спрабуюць акружыць партызан.

— Хлопцы, давайце хутчэй адыходзіці! — крыкнула яна.

Падрыўнікі, перамагаючы стомленасць, схаваліся ў лесе. Але фашысты не адставалі. Здаецца, няма іншага выхаду, трэба прымата няроўны бой з праціўнікам. Сямёра супраць цэлага ўзвода! І ў гэты небяспечны момант падрыўнікі пачулі:

— Хлопцы, сюды!

Іх клікала нейкая жанчына. Партызаны, не згаворваючыся, павярнулі да яе. Незнаёмая правадніца завяла байцоў у гушчар, толькі ёй адной вядомымі сцежкамі прывяла да хутара Старынкі. Гітлераўцы згубілі след, пайшлі кудысьці ўбок, нават не стала чуваць іх выстралаў.

— Антон, — паклікала жанчына свайго мужа. — Памажы хлопцам распрануцца і абсушыцца. А ты, — звярнулася яна да Веры, — пойдзем са мной, пераапранешся ў маю сукенку.

Партызаны апнуліся ў сям'і Чараповічаў — Стэфаніды і Антона. Гаспадары хутара накармілі байцоў, палахылі спаць. А раніцай праводзілі да чыгункі.

— Цяпер дарожку да нас ведаце. Прыходзьце яшчэ, — сказаці на развітанні Чараповічы.

Вера Вітушка пасля не раз бывала на хутары Старынкі. Стэфаніда з ахвотай выконвала партызанскае заданні.

Некаторы час Вера была другім сакратаром падпольнага райкома камсамола, потым стала працаць у райкоме партыі. Яна праводзіла сходы моладзі, хадзіла на сувязь з падпольшчыкамі ў Заслаўе і ў Мінск, распайсюджвала па вёсках лістоўкі, перадавала даручэнні сакратара райкома Дубовіка камісарам атрадаў, сакратарам партыйных арганізацый. Аднак галоўным для сябе лічыла баявую работу. Сэрца яе, поўнае няяніцтва да ворага, ірвалася ў бой. Вера дасканала асвоіла самую цяжкую справу — падрыўную.

Аднойчы ў канцы красавіка 1943 года Вера з таварышамі выйшла на заданне. Трэба было падарваць варожы эшалон у раёне станцыі Радашковічы. Падрыўнікі падышлі да чыгункі і пачалі назіраць. Уздоўж палатна патрулявалі нямецкія салдаты. Міну на гэтым участку паставіць цяжка.

— Трэба параіцца з чыгуначнікам Сай-



Вера Вітушка.

коўскім. Ён жыве недалёка адгэтуль, на хутары. Можа ён ведае, дзе лепш падабрацца да дарогі, — прапанавала Вера.

Камандзір паслаў Веру і партызана Уладзіміра Туромшу да Сайкоўскага. Неўзабаве яны былі каля доміка, асцярожна праніклі ў сенцы. Вера пачула пах чыгарэту.

— Порахам пахне, — шапнула яна Валодзю.

Прыслухаліся. З пакоя глуха даносіліся галасы. Гаварылі па-нямецку. Партызаны скемілі: ісці нельга, але што рабіць? Яны прыгатавалі гранаты, рэзка расчынілі дзвёры і з крыкам: «Хэндэ хох!» уварваліся ў пакой. Двое гітлераўцаў, якія сядзелі за столом, сплоханыя, паднялі руکі. Палонных адправілі ў атрад. А падрыўнікі, выбраўшы па парадзе чыгуначніка ўдалае месца для сваіх дзеянняў, у наступную ноч замініравалі палатно. З адхону зляцеў варожы эшалон з боепрыпасамі. Велізарны выbuch узрушыў наваколле. Дарога была выведзена са строю на некалькі дзён.

Смеласцю і адвагай вызначылася Вера Вітушка і ў другі раз. Яна на чале групы партызан накіравалася да Заслаўля на сувязь з падпольшчыкамі. Па дарозе даведаліся, што ў вёску Сялец едуць фашысты з абозам, будуць рабаваць людзей. Вера падумала: зараз жа трэба

Працягваем нашу завочную экскурсію

За апошнія гады ў дзесятках беларускіх сёл паставлены помнікі, на якіх высечаны прозвішчы ўсіх мясцовых жыхароў, што загінулі ў час Вялічай Айчыннай вайны.

У вёсцы Аколіца Мінскага раёна на такім помніку 21 прозвішча тых, хто загінуў за Радзіму, за Савецкую ўладу. Сярод іх чатыры браты Абмётні, родныя і стрыечныя. Вечная слава ім!

Вучні Глыбачанскай сельскай школы Ушацкага раёна самі пабудавалі помнік славы. На абеліску ззялоць 60 прозвішчаў выхаваццаў школы, якія аддалі сваё жыццё ў баях з ворагам.

Есць на Гомельшчыне горад Лоеў, ён аблываецца дзвюма рэкамі — Дняпром і Сожам. Нялёгка было воінам 65-й арміі пераправіцца цераз Днепр, налі яны пад смяротным агнём у 1943 годзе вызвалілі Лоеў. У гонар тых, хто фарсіраваў Днепр і выгнаў акупантаў з Лоева, у гарадскім пасёлку ўстаноўлен помнік-абеліск, а імёны сямі герояў: Царыкава, Акуцыёнка,

звязацца з партызанскімі групамі і сумесным ударам разбіць праціуніка. Але ж... пакуль будзеш шукаць партызан — упусціш час, фашысты паспеюць зрабіць сваю подлуу справу і вернуцца ў гарнізон. Што рабіць?

Байцы — а іх было ўсяго адзінацца — пайшлі на адважную рызыку. Заселі ў засаду. І вось здалёку паказаўся нямецкі абоз — дзесятак падвод, якія суправаджаліся коннай аховай. Вера налічыла калі шасцідзесяці салдат. Але ніхто з наших байкоў не збаяўся. Калі абоз наблізіўся, яны адкрылі раптоўныі і дружны агонь з аўтаматаў, закідалі праціуніка гранатамі і тут жа кінуліся ў атаку. Аўтаматныя чэргі змяшаліся з крыкамі «ура!»

Партызанскі ўдар заспей гітлераўцаў знянацку. Многія коннікі пусціліся на ўцёкі. Астатнія саскочылі з коней, началі адстрэльвацца. Партызаны прымусілі іх уцячы. Тады захапілі звыш дзесятка коней з поўнай амуніцыяй і некалькі падвод. Трафеі былі дастаўлены на базу. А Вера ў той жа дзень увечары сустрэлася з сувязнымі заслаўскіх падпольшчыкаў і прынесла ад іх у атрад каштоўныя звесткі аб становішчы ў фашысцкім гарнізоне.

Заслаўскі падпольны райком партыі і камандаванне брыгады «Штурмавая» падтрымлівалі пастаянную сувязь з мінскімі падпольшчыкамі. Прайсці ў горад было вельмі цяжка: на дарогах стаялі кантрольныя пасты, часта сустракаліся патрулі. Самая нязначная памылка — і можна трапіць у лапы ворага. На сувязь з гарадскімі таварышамі хадзілі самыя вопытныя, самыя вытрыманыя партызаны. І сярод іх была Вера Вітушка. Яна пазнаёмілася з падпольшчыкамі — сёстрамі Шумскімі, якія перадавалі праз яе падпольнаму райкому партыі і камандаванню брыгады «Штурмавая» звесткі аб становішчы ў горадзе, аб варожых венчных аб'ектах.

Сёстры не толькі вялі разведку. Ніна Шумская, якая жыла ў Драздах, разам са сваімі сяброўкамі памагла ўцячы з гітлераўскага канцлагера семнаццаці савецкім ваеннапалонным. Яна Шумская працавала санітаркай у першай клінічнай бальніцы, дзе ляжалі раненыя чырвонаармейцы. Фашысты стварылі для іх неўносныя ўмовы. Не хапала лякарстваў. Байцы галадалі. А тых, хто цудам падпраўляўся, гналі ў канцлагеры. Рускі мэдыцынскі персанал рабіў усё, нават немагчымае, каб выратаваць людзей. Аднойчы Яна даведалася, што ў памяшканні былога 1-а аддзялення міліцыі астан-

лося шмат савецкіх пашпартаў. Памяшканне ахоўвалася гітлераўцамі. Дзяўчына падкралася да дому з процілеглага боку і праз акно залезла ў пакой. У кучы смецця яна знайшла пашпарты, пячатку і штамп. Цэлы чамадан дакументаў вынесла адтуль. Пасля гэтага Яня і пажылая санітарка Марыя Аляксандраўна Абрамава, як толькі бачылі, што ранены пачаў падпраўляцца, адводзілі яго ў ванны пакой, пераапраналі ў цывільнае адзенне, давалі пашпарт. Прэз акно чалавек вылазіў на двор і выбіраўся з тэрыторыі бальніцы. Шумская і Абрамава выратавалі калі 80 чырвонаармейцаў і памаглі ім пайсці ў партызанскія атрады.

Фашысты звярнулі ўвагу на частыя ўцёкі з бальніцы, западозрылі Янью. Але дзяўчыну своечасова папярэздзілі падпольшчыкі, і яна ўцякла ў лес, стала разведчыцай у атрадзе імя Фрунзе. За галаву Яні гітлераўцы абяцалі 42 тысячи марак.

Вера Вітушка і Ніна Шумская падтрымлівалі сувязь з падпольшчыкамі таксама праз Марыю Рыгораўну Ванагель і яе сына Рыгора. У доміку, дзе жыла Марыя Рыгораўна, быў склад зброі: вінтоўкі, аўтаматы, гранаты, сабраныя ў гарадскіх развалінах. Вывезці зброю ў атрад даручылі Ніне. Раніцай яна падехала на падводзе да дома Ванагеляў. Дзевяць вінтовак жанчыны падвязлі пад воз, частку зброі, патронай і гранат паклалі на дно, зверху прыкрылі старой мэбллю, гаршкамі, каструлямі. Гэтыя зборы не выклікалі падазронасці ні ў суседзяў, ні ў паліцаяў, якія хадзілі па вуліцы. У той час такі малюнак можна было назіраць часта. Людзі вывозілі апошні скарб у вёскі або на рынак і мянілі на хлеб.

Падвода павольна рухалася па мінскіх вуліцах. На Старожоўцы жанчын спынілі два гітлераўцы.

— Куды? — суроўа спыталі яны.

— У вёску, — адказала Марыя Рыгораўна. — Можа хлеба ўдасца раздабыць.

Добра, што фашысты не началі корпацца ў возе. Яны разам з Нінай і Марыяй Рыгораўнай даехалі да Навінкі, злезлі і накіраваліся па сваіх спраўах. У жанчын адлягло ад сэрца. Зброя была дастаўлена на партызансскую базу. Шумская і Ванагель не раз рабілі такія неўяспечныя рэйсы.

...Жанчыны... Колькі імён, столькі і гераінь. Партызанкі і падпольшчыцы былі нашымі баявымі сяброўкамі, іх мы бачылі побач з сабою пры штурме варожых гарнізонаў, у небяспечных выхадах на «жалезку», на цяжкіх разведвальных

заданнях. І заўсёды жанчыны паказвалі прыклад смеласці і бясстрашнасці.

У атрадзе «Бура» агульной любіміцай была камсамолка Аляксандра Клянова, «Марынка». Яна да вясны 1942 года жыла ў Маскве. Не раз прыйходзіла ў ваенкамат і прасілася на фронт. Але ў армію яе не бралі. Тады настойлівая дзяўчына дабілася накіравання ў дэсантную группу і трапіла на акупіраваную зямлю Барысаўшчыны. Марынка добра ведала мінную справу і пайшла ў падрыўнікі, хоць ведала, што гэта вельмі небяспечна. Яна была вельмі настойлівая, неймаверна цярпіла. Часам падрыўнікі цэлымі суткамі поўзалі калі чыгункі, моклі пад дажджом, выбіраючы зручны момант, каб замініраваць путь. Іншы раз, зняслейшы, гаварылі: «Чорт яго бяры, вернемся на базу, можа ў наступны раз будзе ўдача». А Марынка адказвала:

— Hel Iczi нельга! Мы не можам вярнуцца на базу, не выканаўши задання. І падрыўная група працягвала пошуки.

Клянова за кароткі тэрмін спусціла пад адхон два варожыя эшалоны. У верасні 1942 года яе цяжка параніла. Сябры кінуліся на дапамогу, але яна крыкнула:

— Адыходзьце! Я вас прыкрою.

Сякаючы крывёю, яна няспынна страліла з аўтамата па фашысцкаму ланцу. Скончыліся патроны. Марынка дастала з кішэні гранату, хацела вырваць чаку, але сілы пакінулі яе, дзяўчына страціла прытомнасць.

Гітлераўцы захапілі адважную партызанку ў палон. Дапытвалі, катаўвалі, толькі не здолелі вырваць ніводнага слова. Яна загінула, застаўшыся да канца вернай свяшчэннай клятве Радзіме.

Шмат гадоў мінула пасля ваеннай пary. І вось нядайна мне давялося сустэрэцца з былой заслаўскай партызанкай Верай Іосіфаўнай Вітушкой (цяпер яна педагог).

— Ведаеце, — сказала яна, — хаджу па Мінску, любуюся яго шырокімі вуліцамі і праспектамі і часта паўтараю сама сабе: не, нездарма байцы пралівали сваю кроў, нездарма аддавалі ў баях з ворагамі свае жыцці!

Усё далей і далей адыходзяць у гісторыю навальнічныя ваенныя дні, і ўсё ярчэй і ярчэй ззяюць здзейсненія патрыётамі подзвігі. Яны нібы алмазы, якія не цымянеюць ад часу...

Р. МАЧУЛЬСКІ,
Герой Савецкага Саюза, былы
сакратар Мінскага падпольнага
абкома партыі, камандзір
партызанскага злучэння.

Апарына, Шэвелева, Канстанціна, Фраляннова і Волкава, якія праявілі асаблівую мужнасць і ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза, увекавечаны ў назвах сямі вуліц.

Слуцк. Тут ёсьць некалькі мемарыяльных дошак, з іх адна на будынку, што стаіць на рагу вуліц Ленінскай і Урыцкага. Два невядомыя савецкія воіны летам 1941 года паблізу ад гэтага месца ўступілі ў смелую схватку з гітлераўцамі, праявіўшы цудоўную доблесць і мужнасць.

У Лепелі мемарыяльная дошка ўстаноўлена на будынку рэдакцыі газеты «Ленінскі сцяг» у гонар падпольнай друкарні, якая існавала ў перыяд акупацыі ў 1941—1942 гадах.

Тураўскі мясцовы вынанком назваў вуліцу аднаго з самых старажытных гарадоў Беларусі імем гераіні Вялікай Айчыннай вайны Э. Ф. Шубёнак, сакратара Тураўскага района. Камісарата. Адважная дзяўчына аддала сваё маладое жыццё ў імя перамогі савецкага народа. Памяць пра яе жыве ў родным горадзе.

Ушачы. Тут увекавечылі імя камісара партызанскай брыгады, сакратара падпольнага райкома партыі тав. Каранеўскага. Ен загінуў у барацьбе супраць фашысту смерцю храбрых.

Капыль. Гэты населены пункт добра вядомы ў гісторыі рэвалюцыйнага руху Беларусі. Тут яшчэ ў пачатку цяпераш-

няга XX стагоддзя ішла вялікая рэвалюцыйная работа сярод гарбароў. Адным з актыўных барацьбітоў з царызмам быў гарбар Змітрок Жылуновіч, у будучым вядомы беларускі паэт і празаік, які пісаў пад псевданімам Цішак Гартны.

У Капылі ёсьць вуліца Цішак Гартнага. Тут жа увекавечаны і герой партызанскай барацьбы Таўпеха і Рамашна.

Маларыта. У гэтым гарадскім пасёлку імем Аляксея Юшку, удзельніка Айчыннай вайны, мясцовага жыхара, які загінуў у бай, названа былая Зялёнай вуліцай.

Слонім. А тут навечна праціснаны другі герой, маёр Кузьма Савельевіч Гіндаш, які загінуў у барацьбе з фашыстамі ў чэрвені 1944 года. У гэтым жа горадзе ёсьць мемарыяльная дошка на будынку раённага аддзялення міліцыі ў гонар героя-патрыёта Аляксандра Лявонцьеўча Міхальчука, які загінуў ад рукі ворагаў Савецкай улады ў снежні 1945 г. Тут жа вырашана прымацаваць мемарыяльную дошку на даме, дзе жыў камандзір партызанскай брыгады імя У. І. Леніна Герой Савецкага Саюза Фёдар Міхайлавіч Сінічкін.

Так ад шчырага сэрца шануюць савецкія людзі свяшченну памяць выдатных патрыётаў.

Я. САДОУСКІ



Ніна МАЦЯШ

Месяц нараджэння

Я нарадзілася у верасні,
Калі апошні яблык падаў,
На адцвітаючыя верасы
Лісцё ляцела зорападам.

Калі дажджы акругу суткамі
К зіме зацята прышывалі,
Калі па-над калыскай
гнуткаю
Матулі кулі падпявалі...

Бо шчэ закляты вораг
зверыўся

Тады ў краіне маёй любай...
Ды ўжо было ад таго
верасня
Рукой падаць да міру
людзям.

I мо таму вясна так дорага
I невыказным шчасцем
поўніць,
Што ў небе жаўрукі — не
вораны —
У званочкі лёсу майго
звоняць.

* * *

Якая табе справа да мяне,
Як я жыву цяпер і чым
жыву,
I рада, як заўжды, вясне
ци не, —
Якая табе справа да мяне!

На дзве адну дарогу
падзяліў,
У кожнай з іх цяпер свой
толькі лёс, Якая табе справа да мяне!

I груз свой, I напрамак
свой, калі
На дзве адну дарогу
падзяліў...

Якая ж табе справа да мяне,
Як я жыву цяпер і кім жыву,
I рада, як заўжды, вясне
ци не, —

ДАЛЕКАЕ — БЛІЗКАЕ

Рукі шпарка пераключаюць шнуркі. Галасы — то неспакойныя, то ласковыя і дабрадушныя — просяць дадзь раённы цэнтр ці сельскую бальніцу, гарадскі пасёлак Беліці ці вёску Каменка або заказваюць перагаворы з Мінскам, Москвой... I тэлефаністка, нібы чарапуніца, далёкае робіць блізкім. Людзі размаўляюць, радуюцца, хвалююцца...

— Даю Мінск, — разносіцца па зале яе голас.

— А жанчына з сынам спяшаецца ў адну з кабін.

— А мужчынскі барытон ужо просіць Доўск.

Вось так увесе дзень. Людзі заказваюць дзелавыя размовы з арганізацыямі, выклікаюць да тэлефона сваіх родных. Падняўшы тэлефонную трубку, яны чуюць прыемны голас Веры Трыфанаўны Слюньковай:

— Гарадзец слухае!

— Для тэлефаністкі вельмі важна праца від часу, ведаць абантантаў, — гаворыць начальнік Гарадзецкага паштовага аддзялення Павел Васільевіч Волкаў. — I, вядома, ветліва абслугоўваць наведвальнікаў. Усім гэтym вызначаецца наша Вера Трыфанаўна.

Любіць Вера сваю працу, паважаюць яе ў калектыве. Не раз яна атрымлівала падзяку ад Рагачоўскай кантроры сувязі.

А. ПІВАВАРАУ

ДЗЯЎЧАТЫ

Да леташняга года яна славілася толькі духмянай беларускай антонаўкай, смачнай чырвонай вішняй, крамянным агурком. А сёння вёску Грабянёва, што недалёка ад горада Магілёва, з усіх бакоў аблажылі велічныя шматпавярховыя карпусы — палімерызацыі, рэгенерацыі,

Многа іх, дзяўчат, узвядзяць камбінат-гіганты. Болей тысячи. Адна сціплая, сарамлівая. Другая — дзёрская, слова не дасць сказаць. Трэцяя прыехала на будоўлю за рамантыкай. Чацвёртая паставіла перад сабою мету — асвоіць прафесію будаўніка і пайсці вучыцца далей, у тэхнікум або ў інстытут. Пятая да канца аддаецца працы, а прыйдзе дамоў — I хай хоць трава не расце. «Вучыцца? У бібліятэку пайсці або ў кіно, тэатр? Без мяне абыдуцца!..» Вось такія яны, дзяўчаты з «Лаўсанбу́да». I мне не хочацца ніколечкі прыхарошвачаць кожную з іх. Я вяду размову шчыра, чыстасардэчна, «з матчыных пазіцый».

Але галоўнага, самага галоўнага ў іх не адымеш. Ім любая работа па плячы. Калі яна працуе мулярам — не ўступіць у рабоце ніводнаму хлопцу. Той выканава норму выпрацоўкі, а яна імкнецца перавыканаваць. I перавыканавае!

Вось на фотаздымку Вольга Гамялюк. З першых дзён арганізацыі будоўлі працуе. Спецыяльнасць яе — аддзелачніца. А першы год толькі падмуркі клалі. Не было механізмаў. Працавалі з рыдлём, ломікам, кіркай. Дзяўчына не спалохалася цяжкасцяй.

Не было жылля. У палатах жылі. Завел замяталі снегам катлавані. Ачышчалі, каб класці падмурак. Потым паявіліся работы па спеціяльнасці. Вось тут Вольга Гамялюк паказала, на што яна здатная. Паўтары-дзве нормы давала за змену. Цяпер яе



Вольга Гамялюк.

доследнай устаноўкі, штапельнага валакна. Кожны з гэтых аб'ектаў змог бы ўмясціць у сабе сорак вось такіх вёсак, як Грабянёва.

Поплеч з вольгітнімі будаўнікамі на рабочых пляцоўках працуе моладзь, юнакі і дзяўчыны — выхаванцы прафесіянальных тэхнічных вучылішчаў. Пра дзяўчат, нашых сучасніц, мне і хочацца павесці размову, пра тых, хто ў лютыя маразы, у завірухах, у спякоту не адступае перад цяжкасцямі, перадольвае іх, загартоўваеца, як калісьці загартоўваліся мы, людзі старэйшага пакалення.

Тамара Сысой.



З ВЯЛІКАЙ БУДОЎЛІ

прызначылі брыгадзірам аддзелачнікаў. Выдатна спраўляецца. Партыйная арганізацыя прыняла яе нядаўна кандыдатам у члены КПСС.

Зінаіда Чычыкайла, Галіна Альховік, Вера Антоненка, Тамара Сысой, Тамара Сухарка ўжо ліца цца «ветэранамі» будоўлі. А як жа! З першых дзён, як арганізаўся будаўнічы трэст, працујуць на аб'ектах. Па васемнаццаць, дзесятнаццаць гадоў кожнай. Прыйшлі на будоўлю па пущёўцы камсамола, скончышы прафтэхвучылішча. Шчыра кажучы, толькі-толькі навучыліся тады кельму ў руках тримаць. А цяпер яны майстры сваёй справы—выдатныя аддзелачніцы, асвоілі за мінулы год дадаткова да асноўнай па адной-дзве сумежныя професіі.

Хочацца расказаць пра Таню Лутаву, Валянціну Макараву, Таню Акіншаву. Як толькі стварыўся завод жалезабетонных вырабаў, яны сталі працаўваць рознарабочымі. За трыватыры кіламетры хадзілі штодня на работу. А заадно і вучыліся на матарыстак. А калі здаваўся завод і начаціся выпрабаванні агрэгатаў, здавалі выпрабаванні і дзяячы. На «выдатна» здалі. Многа тысяч кубаметраў бетону выдаў завод. У забеспячэнні будаўнікоў бетонам і жалезабетоннымі вырабамі ёсьць доля ўкладу Тані Лутавай, Валянціны Макаравай і Тані Акіншавай. Цяпер яны асвоілі новую прафесію і добра спраўляюцца з абавязкамі машыністаў кампрэсарных установак.

Стала высокакваліфікава-

ным спецыялістам Надзя Грушэцкая, дасканала авалодала маставымі кранамі. Прыгадваю яе ў першыя дні арганізацыі будоўлі. Палахлавая, сціплая. А за два гады працы і вучобы стала выдатным майстром. Кіраваць маставымі кранамі—справа не лёгкая.

На якую пляцоўку ні кінь позірк—усюды працујуць дзяячы.

Будаўнікі трэста «Лаўсанбуд» добра справіліся з выкананнем паўгадавога задання. Абавязательствы, узятыя на юбілейны год Савецкай улады, знаходзяцца пад штодзённым кантролем. У сацыялістычным спаборніцтве за дастойную сустрэчу Вялікага Кастрычніка нараджаюцца новыя героі вялікай будоўлі. І побач з імёнаў камуністаў брыгадзіраў Якава Кавалькова, Аляксея Малахава, Генадзя Цюніса, электразваршчыка Аляксея Кананіхіна, машыністаў экскаватораў Уладзіміра і Пятра Марчанкавых стаяць імёны і прозвішчы радавой працуіцькамі Ганны Брылёвой, тынкоўшчыцы Святланы Севярын, брыгадзіра камсамольска-маладзёжнай брыгады Mai Грышанавай і многіх іншых дзяячы, якія ўзводзяць найвялікшы ў краіне камбінат Вялікай хіміі.

Калі я збиралася пісаць гэты артыкул, то на першы план ставіла мэту паказаць самаадданую працу дзяячы будаўніц. Але, здаецца, гэтага мала. Трэба яшчэ хоць коратка расказаць і пра тое, як дзяячы арганізујуць свой адпачынак, як вучачца, што іх сёння хвалюе. Пра

нашу адказнасць за лёс маладога пакалення. Усё, вядома, не раскажаш. Але галоўнае сказаць трэба.

Пераважная большасць дзяячы вучыцца ў школах рабочай моладзі, атрымлівае сярэднюю адукацыю. Многія завочна займаюцца ў інстытутах і тэхнікумах. Усё гэта вельмі добра. Але вось у маладой будаўніцы выдалася свабодная мінuta. Чым гэту мінуту запоўніць? Старэйшыя таварыши даволі часта прыходзяць у інтэрнат, дзе жывуць дзяячы. Гутарым з імі аб tym, што іх хвалюе. Нярэдка тут адбываюцца сустрэчы з ветэранамі рэвалюцыі. Вялікай Айчыннай вайны, героямі працы. Савет інтэрната распрацаўваў план культурына-масавых мерапрыемстваў, і план гэты выполніваецца. Тым не менш, асноўнай часткай свабоднага часу маладзь будоўлі распарађае самастойна. Вось тут, як нідзе ў іншым месцы, дзяячы неабходна добрая парада старэйших. Трэба іх прывучыць не толькі самастойна распарађацца гэтым свабодным ад працы часам, але і разумна распарађацца, з найбольшай аддачай і карысцю.

На будоўлі працују харавы, драматычны, танцевальны гурткі. А кваліфікаваных кіраўнікоў няма. У Магілёве ёсьць Дом народнай творчасці, абласны драматычны тэатр, культасветчылішча. Добра было бы, каб гэтая установы ўзялі шэфства над самадзейнасцю маладых лаўсанбудаўцаў, памаглі ім спланаваць і арганізацца гэту работу.

Моладзь ёсьць маладзь, і

мы калісьці былі маладыя. Трэба смела, прадумана, тактоўна і ў той жа час цікава весці размову аб дружбе, канані, шлюбе.

Згулялі ў нас некалькі камсамольскіх вяселляў. Радасна і ўрачыста. Знайшліся сродкі, каб зрабіць добрыя падарункі маладым. І вось, адсвяткаваўшы вяселле, мы іншы раз успамінаем пра маладажонаў толькі тады, калі ў іх што-небудзь не ладзіцца. Гэта недараўальна. На першых кроках маладыя могуць зрабіць памылкі, якія потым цяжка выправіць. Мы, старэйшыя, павінны памагчы ім трывала стаць на ногі, звіць дружную, здаровую савецкую сям'ю. Радасна глядзець, напрыклад, на маладую пару—Валянціну і Мікалая Ярошкаў. Яна працуе аддзелачніцай, ён арматуршчык. Тут, на будоўлі, пазнаёміліся, пакахалі адзін аднаго. Пажаніліся. І цяпер шчасліва жывуць, працујуць поплеч. Знайшла сваё шчасце і машыніст маставога крана Надзя Грушэцкая, якая пачала свой працоўны шлях на будоўлі з рознаробочай. Добрая ў яе сям'я. Каб маладажонам было зручней, Надзінага мужа перавялі на той участак, дзе працуе яна.

Прараб Іван Галіноўскі адзін з першых прыехаў на будоўлю. Цяжка яму было, tym больш, што дзесьці асталася любімая дзяячына. Іван пісаў ёй цёплыя пісьмы, зваў да сябе. І Валянціна прыехала. Стала працаўваць нармроўшчыцай. Праз год мужа прынялі ў партню камуністаў, выбралі дэпутатам мясцовага Савета. Так на будоўлі склаўся шчаслівы лёс яшчэ адной сям'і.

**

Многа іх, дзяячы, на вялікай будоўлі хіміі. І радасна тое, што яны, пераймаючы працоўны і жыццёвыя вопыт у старэйших, самааддана працујуць, вучачца, перадаўльваюць цяжкасці, упэўнена глядзяць у свой заўтрашні дзень—шчаслівы і радасны.

Н. РУЦКАЯ,
член парткома трэста
«Лаўсанбуд», старшы
інспектар па кадрах за-
вода жалезабетонных
вырабаў.

Галіна Альховік.



Тамара Сухарка.



Зіна Чычыкайла.



Вера Антоненка.



Аб'ява вісела на самим відним месцы, прывабліваючи сваім зместам.

«Мяню двухпакаёвую кватэру ў горадзе Калінінградзе, трэці паверх з відам на мора, паўднёвы бок, сонечную, з усімі выгодамі, на раўна-цэнную ў горадзе Светлагорску».

Многія спыняліся каля гэтай аб'явы і, усміхнуўшыся, нетаропка адыходзілі. Ахвотнікаў мяняць сваі месца жыхарства не было.

Юны Светлагорск жыў сваім звычайнім рytмам. Праходзілі адзін за адным аўтобусы, імчаліся навыперацкі машины, чародкамі прабягалі дзеци. Іх больш за ўсё ў гэтym маладым горадзе. Ды яно і зразумела: сярэдні ўзрост гараджан 24—25 гадоў. А гэта той час, калі абзаводзяцца сем'ямі і калі на свет паяўляецца трэцяя «адзінка».

Горад—быццам вялікі дзіцячы сад: на кожным двары, на беразе рэчкі ўбачыш іх, чарновокіх і блакітнавокіх, з піянерскімі гальштукамі і акцябрацкімі зорачкамі, зусім карапузаў, і тых, хто ўжо «выйшаў у гады»...

Сама маладосьць, здаецца, пасялілася тут, са сваімі песнямі і музыкай, няўрымлівасцю і запалам.

Горад расце. Ідзеш па вуліцах і, быццам незвычайнай падзеі, радуешся з'яўленню новага дома, новага тратуару ці асфальтаванай дарогі.

Зусім нядаўна тут была адна вуліца, на якой трymаўся ўвесь горад. Доўгая шырокая стужка бегла ад драўляных домікаў Шацілак у бок электрастанцы. Архітэктары перанялі многае ад прыбалтыскіх краін: тыя ж востраканцовыя стрэхі, невялікія ажурныя акенцы. На гэтай вуліцы выраслі магазіны, Дом будаўніка, пасяліліся грамадскія установы.

Затым горад пачаў разрастатца ўшырь: новы мікрараён уладна ўстаўваў на ногі, паралельна першай вуліцы прабегла другая.

З'явіліся свой кінатэатр, вялікі Дом сувязі, дзіцячыя сады і яслі, школы і інтэрнаты. Неўзабаве шмат павярховая гасцініца шырока расчыніцца свае дзвёры, сотні людзей адсвяткуюць наваселле.

Радуешся малюнку, што бачыш кожную раніцу: выцягнутыя «дзюбы» вежавых кранаў, рыштаванні, рytм працоўных будняў... Вось вось уступаць у строй другая чарга завода штучнага валакна, цэлюлозна-кардонны камбінат. Маладыя энтузіясты прыедуць сюды, таму шпаркі мі тэмпамі ідзе і будаўніцтва жылля.

Наши гараджане многае бяруць ад іншых. Самае каштоўнае, перадавое мы ніколі не адмовімся ўзяць і ў жыхароў Мінска, Кіева, Брэста.

Вельмі часта мы наладжваєм экспкурсіі ў гэтыя гарады. Едуць рабочыя, інжынеры, тэхнікі. І вось пасля заканчэння такіх экспкурсій мы збіраемся, рассказываем, што запомнілася за час гэтай паездкі: у паводзінах і

культуры людзей, у іх адзенні і быце.

У горадзе ёсьць камбінат бытавога абслугоўвання (дарэчы, у нас іх трох). Дык вось камбінат і з'яўляецца тым «заканадаўцам» моды, так сказаць, выконвае функцыі Дома мадэлей вялікіх гарадоў. Супрацоўнікі камбіната бытавога абслугоўвання часта наладжаюць выстаўкі мадэлей гатавага адзення, выстаўкі-продажы. З кожным годам вырабы становяцца лепшыя, прыгажэйшыя.

Выстаўкі-продажы гатовай прадукцыі камбіната з выездам на наш завод за апошні час адбыліся трох разы. На іх заўсёды мнагалюдна.

Крыху засмучае іншае: вельмі марудна выконваюцца заказы. кліенты не заўсёды могуць атрымаць свой касцюм, паліто, абутик у прызначаны тэрмін.

У нас ужо шмат зроблена па азеляненню і добраўпарадкаванню горада: на многіх вуліцах пасаджаны дрэвы і кветкі, разбітыя клумбы. Але было б яшчэ прыгажэй, калі б гарыканком ці домакіраўніцтвы праводзілі, па прыкладу іншых гарадоў, месячнікі добраўпарадкавання і азелянення горада. Ды яшчэ: калі выклікаць на спаборніцтва па культуры горада, скажам, равеснікаў нашага Светлагорска Салігорск ці Белазёрск, Наваполацк ці Жодзіна.

Або заклікаць насељніцтва:

— Сейце кветкі! Разбівайце клумбы!

Людзі ў нас маладыя, заўсёды адгукнуліся б на такую ініцыятыву. Тут толькі патрэбна больш творчага агенцтвы. Вось нядаўна ў нашым клубе антырэлігійны вечар адбыўся. Здаецца, ну што тут новага можна прыдумаць? Але які цудоўны вечар атрымаўся! І лектараў сваіх падабралі, і паэтаў з Гомеля запрасілі... Людзі (іх прыйшло столькі, што ледзь змясціліся ў клубе) засталіся задаволеныя.

У наш малады горад з прыемнасцю едуць артысты і лектары з Мінска, з іншых гарадоў рэспублікі. Прырайком партыі шмат кваліфікаваных лектараў. На кожным прадпрыемстве, у школах, пры ўстановах і клубах створаны гурткі мастацкай самадзейнасці. І ўсё ж хацелася б, каб быў створан у горадзе народны тэатр. Таленавітых людзей у нас шмат.

Горад сёння за партай. Кожны трэці жыхар займаецца ў школах рабочай моладзі, тэхнікумах, інстытутах. Вялікая колькасць маладых рабочых наведвае заняткі філіяла палітэхнікума. Для навучэнцаў створаны ўсе ўмовы. Наш завод адпусціў для кабінетаў тэхнікума хімічныя рэактывы, дапамог арганізація кабінеты.

Многія студэнты праходзяць у нас практику, а потым уладкоўваюцца на заводзе па сваім спецыяльнасці.

Так сказаць, завод стаў своеасаблівай кузняй, дзе куюцца кадры сярэдняга тэхнічнага звязна. А інжы-

нерныя кадры? Гэта пакуль у нас «вузкае месца». У такіх кадрах мы адчуваєм вялікую патрэбу.

Даўно ўжо з'явілася неабходнасць, каб у нашым горадзе хімікаў і энергетыкаў быў філіял політэхнічнага інстытута. Міністэрства вышэйших навучальных установ таксама сказала сваё слова «за». Справа—за малым: знайсці будынак для заняткаў. І чым хутчэй кіраўнікі мясцовых органаў знайдуць яго, тым больша будзе карысць і для гараджан, і для прадпрыемстваў горада. А асабліва для тых, хто сёння носіць яшчэ піянерскія гальштуки ці ходзіць у дзіцячыя сады.

Для школьнікаў у горадзе арганізоўваюцца дзіцячыя кінасансы, ёсьць спецыяльная бібліятэка, музичная школа. На лета многія выязджаюць у піянерскія лагеры.

Я памятаю сваё дзяцінства ў невялічкім гарадку Башкіры. На ўсё жыццё запомніўся наш Дом піянероў, шматлікі пакой, дзе займаліся мы ў розных гуртках. Аб сваіх дзецих, а іх у мене двое, я не могу гэлага сказаць. Гарадскі Дом піянероў—гэта два пакойчыкі ў няўтульным памяшканні, і праводзіць якую-небудзь работу вельмі цікава. Было б добра, калі б пры домакіраўніцтвах мы стварылі піянерскія пакоі. Тут можна арганізаваць сустэрэчы з цікавымі людзьмі, работу гурткоў наладзіць.

Пагаварылі мы на дамавым камітэце аб стварэнні такога пакоя, у домакіраўніцтве падтрималі нас. Хутка нашы актыўісты наладзіць работу ў першым у горадзе піянерскім пакоі. І я веру, што за першай ластаўкай паліцяць другія.

Арганізавалі на сваім двары некалькі нядзельнікаў, устанавілі тэнісны стол, пляцоўку для гульні ў волейбол пабудавалі. Але такіх двароў, на жаль, у горадзе вельмі мала. Тут жа нічога німа складанага—пагавары з жыхарамі: маўляў, давайце выйдзем на нядзельнік—згодзіца ўсе. Родны горад ад гэтага стане прыгажэйшы, а дзеци знайдуць заняцікі на душы.

У Светлагорск мы прыехалі з сям'ёй з Краснайрска. Спадабаўся мне гэты горад з шырокімі вуліцамі, прыгожымі дамамі. Горад у піянерскім гальштуку. Побач Бярэзіна копіць свае воды, лес запрашае ў грыбы, ягады.

Тысячам людзей ён стаў родным і блізкім. Можа таму і адыходзяць людзі, усміхаючыся, ад аб'явы. Можа таму і не хочуць людзі мяняць кватэру «на Калінінград, трэці паверх з відам на мора, сонечны бок». І вісіць аб'ява, а ахвотнікаў абмену не знаходзіцца. Харошага, прыгожага ніхто мяняць не хоча...

Ніна АЛЯКСЕЕВА,
начальнік АТК Светлагорскага завода штучнага валакна, член дамавога камітэта.

ГОРАД У ПІЯНЕРСКІМ ГАЛЬШТУКУ

Міхась ГЕРЧЫК

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага



БАЦЬКА

1

Вось як яно часам бывае ў жыцці: прыйдзе ў хату чалавек, паставіць у парозе абшарпаны чамаданчык, змахне пот шырачээнай, нібы прасціна, насоўкай, і—будзь здароў!—называй яго бацькам. А які ён, гэты Анатоль Міхайлівіч, бацька Сяргейку, калі і бачыў яго хлапчук усяго толькі разы са два, ды і то не вельмі цікавыя былі гэтых сустрэчы. Завітаў да іх аднойчы, доўга пераступаў з нагу на нагу ля парога, потым піў з мамай чай, суха пакашліваючы і крыху заікаючыся, распытваў Сяргейку пра школу. А пра школу Сяргейку пыталіся ўсе, хто б да іх ні заходзіў, быццам ён нейкі першакласнік, з якім больш ніяма пра што гаварыць. Пакрыўджаны, ён нешта буркнуў Анатолю Міхайлівічу ў адказ і, не развітаўшыся, пайшоў у свой пакой: якая яму справа да чужога чалавека!

І вось—колькі часу мінула з таго вечара, а мама глядзіць Сяргейку ў очы, і не спакойна і стрымана, як заўсёды,—разгублена, засмучана гучыць яе голас:

— Ну, зрабі гэта для мяне, сынок, ніколі ні аб чым не прасіла, зараз прашу: зрабі!!.. Не хочаш бацькам называць, і не трэба,—вунь ты які выцягнуўся. Называй па імю і па бацьку ці дзядзькам, нічога ў гэтым дрэннага ніяма. Але толькі ты паважай яго, павер мне—хороши ён чалавек, трэба, каб ты яго паважаў.

Любіць ён мяне, разумееш... і я яго люблю. Абрыдла мне мая адзінокая жытка, стамілася я. Думаеш, лёгка мне было цябе без бацькі падымаць? Чатырнаццаць гадоў усё адна ды адна... Скончыш ты школу, паедзеш—нават вады конаўку не будзе каму падаць, як захварэю. Вось яно, сынок...

Мама гаварыла і таропка ablizvala guby konchykam jazyka, byzzcam ye muzhyla smaga, i na skulaх ye garreli chyrvonaya plyamy. Sяргейka sluxau, pryzcinsnuushyся spinoj da xalodnaj ciany, i slovys abvalakvali ygo pulystaj vatai.

Колькі Сяргейка памятаў сябе, яны жылі ўдваіх: бацька памёр, калі Сяргейку не было яшчэ 1 года. Думка пра тое, што ў іхнюю сям'ю ўвойдзе нехта трэці, зусім не месцілася ў яго галаве. И толькі калі маці абняла яго за плечы і прyzcinsnula da sябе і ён убачыў яе очы—chyrvonaya, zaplakanaya, z sinim dzhukam, ёn raptam zrazumeў, што ўсё ў яе з Анатолем Міхайлівічам вырашана і нічога не зменіш. Zrazumeў, asciarожна adxinuў ye i vishchaў z kvatery.

Паблukaўshы па вуліцы, Sяrojka zalez u al'tanku na dwary, padniaў kauner, zybka zasunuo u rukavy rukii i zastryў.

Бацька... Колькі разоў за ўсе гэтыя гады прыйдзе ён у Sяргейkavы sny, kuchaравы, belazuby, z dobray usmieszhkai u kutochках toўstyxh, adtapyrannix gub—taki, jakim Sяргейka shnodnia bachyў ygo na vylkai fata-

grafii ў mamim pako. Przychodzio, siedau na krai lожка, klay ruku na pleycho, zaziraў u vochy. Kolkie razoў pa nachakh Sяргейka uzachléb raskazavaў baцьку, jak kepska ymu zhiveца adnamu.—ne, ne toe, kab ymu nechaga ne xapala, kab ёn apranutys byu ci abuty gorsh za iñshix hlapchuкоу, zusic ne tamu...

...I wosć цяпер u iñhim dome pavyousya chalavek, yakoga ёn pavinen nazvaćь baцькам abo dzядzькам, ci prosta Anatolem Mihailavicham. Baцьку zaraz, napewna, bylo b, akurat, stolicki, kolkie ymu, ale nad Anatolem Mihailavicham ne zlitavaўся час: u ygo visokia zalysonsny na lbe i ne beliya, jak u baцьkі, a zhoutyя prakuranyя zuby. I ne toўstyя, dabschynsny u ygo guby, a tonkia, sherya; pakashlivauchy, ёn prykryvaе ix rukou; i na paltsach u ygo puchki tonenckikh ryjxh walasoў, a vochy skhavanys glyboka pad brovam—uvazhnyя, sherya...

Uscё u ygo ne tak, i sam ёn uwесь ne tak, jak Sяргейkaў baцьka, i nicio ga ne ciamicu u teshnicy; ёn zvychajny buxhaltar i pracyue razam z mamai na заводзе. Як yana na raboce, ёn naczygvaе na rukie siniya saçinavaya narukauñiki, kab ne vycialise ab stal rukavys pijnjaka—Sяргейka zabeg adnago razu da mamai, bachyў...

U dome nasupračy adno za adnym gaslí vokny. Sяргейka adshukaў swae vokny na shostym paverse, pad samym daхam—u mamim pako гарэla svatlo—i raptam padumaў, shto yana cypere adna lяjczyц i placha, utknouushysya u padushku. Ёn shchylney zaхinuўsya u kurtku, kab suniacz nepromennaya drzyjki, i vishchaў z al'tanki.

Ne peravodzachy dyhania, Sяргейka ўzbeg na shosty paverh i naçisnuў guzichak zwanka. I u tой ja momant dzverys расчynilise, byzzcam za imi ygo užo daўno i cyppliva chakal.

Na parozie stajau Anatol Mihailavich. U rukah ёn kamychy klyatca-

стую насоўку, а збоку, ля палічкі з абулкам, стаяў ягоны аблешарпана чамадан.

— Здароў, Сяргей,—ледзь адступішы ў бок, першы ўсchaў гаворку Анатоль Міхайлавіч і працягнуў руку.

— Прывет, я ваша цёця,—рэзка адсек Сяргейка, адхінуў яго руку, прайшоў у свой пакой і шчыльна зачыніў за сабою дзверы.

2

Раніцаю маці пастукала.

— Сяргей, ідзі снедаць.

— Не хачу,—адказаў ён, але потым перадумаў, зайшоў.

У шклянках некрануты астываў чай. Маці чамусыці перастаўляла з месца на месца талерку з бутэрбродамі. Анатоль Міхайлавіч моўкі стаяў ля акна. Сяргей глянуў на яго, ён павярнуўся на гэты позірк.

— Добрай раніцы, Сяргей.

Але Сяргей прайшоў паўз яго, як учора ў калідоры, не да стала, за якім застыла маці, не, ён прайшоў да сцяны, дзе над тахтой вісеў партрэт бацькі, і стаў яго здымам, сілячыся суніць у руках дрыжыкі.

— Што ты робіш?—ускрынула маці і, упусціўши талерку, памкнулася да сына, але Анатоль Міхайлавіч пераняў яе і глуха сказаў:

— Не трэба, Ксения. Гэта—партрэт яго бацькі. Няхай бярэ.

Вяровачка, на якой вісеў партрэт, як на тое ліха, не адвязвалася. Сяргей ірвануў—са сцяны выскачыў цвік. Партрэт хіснуўся і, мусіць, зваліўся б на падлогу, калі б Анатоль Міхайлавіч не падхапіў яго.

— Трымай.

Сяргей з нянявісцю выхапіў партрэт у яго з рук і выйшаў. Ля парога ён на міг азірнуўся: на выгарэлых шпалерах цымнела прамавугольная пляма, а маці глядзела на яго, сіснуўшыся, як ад удару. «Ну і добра»,—падумаў Сяргей і захлопнуў дзверы.

...Вайну лягчэй аб'явіць, чым весці, але Сяргей вырашыў ваяваць да пераможнага канца. Што гэта можа быць за «пераможны канец»—над гэтym ён не задумваўся. Ён жыў так, нібыта Анатоль Міхайлавіч не быў ў дому: не заўважаў яго, не размаўляў, не сядоў разам за стол—еў у адзіноцтве, на кухні; вярнуўшыся з вуліцы, замыкаўся ў сябе ў пакоі. Маці некалькі разоў спрабавала з ім пагутарыць, але ён вырываўся і ўцякаў на двор: баяўся, каб не расчуліла.

Анатоль Міхайлавіч таксама жыў так, нібыта Сяргей зусім не існаваў. Больш ён не вітаўся з ім; сутыкнуўшыся ў калідоры ці на кухні, ветліва саступаў з дарогі; ні пра што не распытваў. Толькі зредку Сяргей перахопліваў яго позірк, уважлівы і нават нейкі спачувальны, і ад гэтага позірку ў яго на душы пачыналі скрэбсці кошкі.

Неўзабаве, аднак, Анатоль Міхайлавіч зрабіў спробу з ім памірыцца. Настаў Сяргейкаў дзень нараджэння. Звычайна ў гэты дзень маці пякla пірог, варыла вялікую каструлю кампоту, Сяргей збіраў хлопцаў са

свайго класа, і яны весяліліся аж да самага вечара. І на гэты раз маці спякла пірог, але Сяргей нікога да сябе не запрасіў. Ён позна вярнуўся са школы, скоса глянуў на святочны стол, за якім сядзелі, чакаючы яго, маці і Анатоль Міхайлавіч, і пайшоў абедаць на кухню.

Ён наліваў суп, калі на кухню зайшлі маці і Анатоль Міхайлавіч. Маці глянула на талерку ў яго руках і прыкусіла губу. Анатоль Міхайлавіч заўважыў гэта і сіснуў яе локаць. І тады яна праз сілу ўсміхнулася (ледзь не расплакаўся Сяргей ад гэтай горкай усмешкі) і сказала:

— Віншуем цябе з днём нараджэння, Сяргейка. Табе сёння споўнілася чатыраццаць, ты ўжо зусім дарослы... Жадаем табе, сынок, вялікага-вялікага шчасця.

Яна сказала гэта, а Анатоль Міхайлавіч выніў з кішэні каробачку і працягнуў яму. Сяргей толькі глянуў на каробачку і адразу здагадаўся, што гэта—гадзіннік, гадзіннік «Спартыўны», той самы, пра які ён марыў. Але адкуль Анатоль Міхайлавіч дазнаўся, што якраз пра такі гадзіннік марыў Сяргей? Маці расказала? Яны абое заадно, абое... «Добра, зараз я з вамі абаймі паквітаўся»,—адчайна падумаў Сяргей і, паставіўши талерку на кухонны столік, рэзка сказаў:

— Купіць мяне хочаце, Анатоль Міхайлавіч? За трыццаць чатыры рублікі! Дзешава цэніце.

Маці зблізела і схапіла Анатоля Міхайлавіча за руку, быццам баялася, што ён яго ўдарыць. І Сяргей раптам увесь напружыўся, адчуўшы, што ён і сапраўды можа ўдарыць; бацька, напэўна, ўдарыў бы, не дараў бы, але ж то—бацька, а гэты—хай толькі пасправубе...

Але Анатоль Міхайлавіч і не збіраўся «спрабаваць». Ён паклаў гадзіннік у кішэні і асцярожна пагладзіў маці па руце.

— Дзешава цаню? А пры чым тут грошы? За ўсё сваё жыццё ты яшчэ не зарабіў ні капейкі, адкуль табе ведаць, што гэта такое? Ва ўсякім выпадку, гэты гадзіннік—твой, можаш узяць яго, калі табе захочацца.

Ён суха закашляўся і выйшаў. Маці стомлена апусцілася на табурэт і, пакуль Сяргей еў, глядзела на яго і дыхала глыбока і часта.

— За што ты яго ненавідзіш?—нарэшце, нягучна сказала яна.—Што ён зрабіў табе кепскага? Ці—мне? Я ніколі гэтага табе не гаварыла, але Анатоль Міхайлавіч дзевяць гадоў чакаў маёй згоды. І я дзевяць гадоў гаварыла: «не»,—ты быў маленькі, мне ўсё здавалася, што табе будзе кепска з айчымам... Я аддала табе ўсю сваю маладосьць, а ён—любіць мяне, ты ж вялікі ўжо, ці ж ты не можаш гэтага зразумець? Ён любіць мяне і цябе ён любіць і жадае табе дабра,—чым ён заслужыў тваю нянявісць? Чаму ты праз нейкую хлапечую ўпартасць атручваеш жыццё і сабе, і мне, і яму? Ён таксама хлябнуў гора на сваім вякі, ты не маеш ніякага права так дрэнна з ім абыходзіцца.

Сяргей адсунуў талерку і паглядзеў на маці. Яму захацелася, як у далёкім дзяцінстве, абняць яе, ут-

кнуцца галавой ёй у калені і заплацаць і гаварыць скрэз слёзы нейкія харошыя слова, даваць нейкія аблешарпана... а якія? Бо Анатоль Міхайлавіч і сапраўды не зрабіў яму нічога дрэннага, не сказаў ні адзінага слова, якое магло бы яго пакрыўдзіць,—усё гэта разумее Сяргей, але ён не можа з сабою нічога зрабіць. І ён адварнуўся да акна, каб не бачыць яе вачэй, але яна ўстала, узяла яго за плечы і павярнула да сябе.

— У мяне хворае сэрца,—ціхіца сказала маці.—У мяне вельмі хворае сэрца, Сяргей. Калі гэта не скончыцца, баюся, каб табе не давялося павесіць у сябе ў пакой і мой партрэт.

І маці выйшла, бясшумна прычыніўшы дзверы, а Сяргей як сядзеў за кухонным століком, так і астаўся сядзець, сіснуўши рукамі скроні. Добра, чорт яго бяры, з Анатолем Міхайлавічам ён больш не будзе агрывацца, няхай толькі мама супакоіца і больш не хвалюеца... Ён не капітулюе, не, ён праста адступіць, зато іца ненадоўга, да канца навучальнага года. А потым паступіць у рамеснае вучылішча або ў тэхнікум і пераедзе ў інтэрнат, а мама хай жыве, як хоча, толькі каб жыла... Ніколі не зычыў ёй зла Сяргей, хіба ж можна зычыць зло сваёй маці! Добра, ён пацерпіць. Дзеля яе.

3

На першы погляд усё наладзілася. Цяпер Сяргей разам з усімі сядзеў за стол, не фыркай, калі маці падкладала яму лепшыя кавалкі. Раніцай ветліва здароўкаўся з Анатолем Міхайлавічам. А наогул стараўся радзей трапляцца на вочы—удзень, калі Анатоль Міхайлавіч і мама былі на работе, рабіў урокі, па вечарадах ішоў на трэніроўкі баскетбольнай секцыі ці ў кіно, ці да сяброў.

Але выпадалі вечары, калі яму не было куды дзяўцацца, і тады ён спадцішка з цікаўнасцю назіраў за Анатолем Міхайлавічам. Усё, што ён рабіў, ніколі не павышала ў яго вачах аўтарытэт айчима, а, наадварот, выклікала паблажлівую ўсмешку. Ён занадта часта займаўся зусім не мужчынскай работай, гэты Анатоль Міхайлавіч. І справа не ў тым, што пасля абеду ён сам збіраў посуд і спяхаўся памыць яго, раней Сяргей таксама мыў за сабою талеркі,—але ён з сур'ёзным выглядам сцвярджаў, што яму гэта падабаецца. Яму падабалася абсалютна ўсё, што рабіла мама. Ён выкручуваў бялізну, памытую мамай, лоўка прасаваў просціны і навалочки, паплётваўчы на пальцы і прабуючи, ці гарачы прас. Узбройўшыся анучамі і паперай, ён праціраў вонкі, выбіваў дыван і дарожкі, хутка і весела доўгімі серпанцінамі абліаў бульбу.

Аднойчы, калі Сяргей вярнуўся дадому, Анатоль Міхайлавіч босы, у падкасаных штанах стаяў на каленях у ягоным пакойчыку і, наматаўшы анучу на палку, выціраў падтактой пыл. Вымытая падлога блішчэла, нібыта яе па фарбе яшчэ пакрылі лакам.

Сяргею стала няёмка, і, каб за-

глушыць гэта пачуццё няёмкасці, ён груба крыкнуў:

— Што вы робіце? Хто вас прасці?

Анатоль Міхайлавіч зняў з палкі анучу, выпаласкаў яе, выкруціў і толькі пасля гэтага ўстаў з каленяў і падняў на Сяргея вочы.

— Хіба ты не бачыш, мью падлогу,—суха пакашліваючы, адказаў ён.—Вядома, мяне пра гэта ніхто не прасціў. Але ж калі падлогу не вымью я, то давядзеца мыць маме. А я—мацнейшы за яе, я—мужчына.

Ён гаварыў пра сябе, пра сябе і пра маці, ён нават не ўспомніў пра Сяргея, быццам зусім не браў яго ў разлік, і Сяргей адчуў, нібыта яго абдало варам.

— А я, па-вашаму, не мужчына?!—са злосцю ўсклікнуў ён.

Анатоль Міхайлавіч паціснуў плячыма.

— Калі ты лічыш сябе за мужчыну, дык чаго ж ты стаіш? Бяры анучу, памажы мне дамыць падлогу.

— І не падумаю,—задыхаючыся, крыкнуў Сяргей.—Я знайду сабе занятак больш цікавы. А вы... А вы...

— Сяргей!

Пранізлівы мамін крык апёк Сяргея, прымусіў яго павярнуцца. Маці стаяла ля дзвярэй, і нейкія скруткі павольна падалі з яе рук. Нарэшце, яны ўпалі; мама паднесла руку да горла, нібыта задыхалася, і ўжо не крыкнула, а прашаптала: «Сяргей»—і цяжка асела на падлогу.

У той жа момант Анатоль Міхайлавіч адштурхнуў яго ўбок і кінуўся да маці. Ён паклаў яе на тахту і стаў таропка капаць у лыжачку нейкае лякарства, а кроплі не падалі ў лыжачку і падалі на падлогу. Потым, як скроў сон, Сяргей чуў, як ён кричаў у тэлефонную трубку: «Хуткая! Хуткая! Калі ласка, хутчэй!» І яшчэ нешта ён кричаў, але Сяргей ужо не чуў. Ён стаяў ля дзвярэй і расшыранымі ад жаху вачыма глядзеў на маці, на яе твар, што зрабіўся раптам такі шэры, на завіток валасоў ля скроні, і яму самому хацелася кричаць на ўесь дом, на ўесь свет, кричаць ад страху, ад гора.

Кінуўшы трубку, Анатоль Міхайлавіч падышоў да Сяргея, схапіў яго за каўнер кашулі і так сціснуў, што пераняло дыханне.

— Гэта ты...—прашаптаў ён зблізіўшымі губамі.—Я думаў, ты чалавек, а ты... Ты праста не варты таго, каб мець такую маці...

Анатоль Міхайлавіч не дагаварыў і рэзка выштурхнуў Сяргея з пакоя.

Павольна плыў за акном шэры асенні дзень, а дождж сачыўся памутных шыбах павольна, неахвотна. Аднекуль здалёку, з-за парку, плылі і плылі рыхлыя, набраклья воблакі, і асфальтавае шасэ ўнізе здавалася Сяргею чорнай застылай рабой. Потым у ёй расплывістымі жоўтымі плямамі адлюстраваліся запаленія ліхтары, струмені дажджу заіскрыліся ў іх святле, і Сяргей адчуў на сваіх плячах халодныя руки Анатоля Міхайлавіча.

— Паеш і сядай за ўрокі,—нагучна сказаў ён.—Мама засмуціцца, калі заўтра ты не пойдзеш у школу.

НОВЫЯ КНІГІ

Павел Кавалёў. Падзенне Хвядоса Струка. Аповесць пра наялётную, але высакародную працу нашых савецкіх членістай, пра іх баявильныя спрэвы. У цэнтры аповесці членіст Arxim Iванюк, які ўзначальвае выкryццё былога паліца, агента замежнай разведкі Хвядоса Струка.



Ігар Хадановіч. За акном дождж. Апавяданні заўчасна загінуўшага маладога пісменніка I. Хадановіча — гэта ўсхаўляваная споведź нашага сучасніка, аўтунага, маральна чыстага чалавека, які прагненне рабіць людзям дабро. Апавяданні вызначаюцца высокім эмацыянальным напружэннем, тонкімі пісіхалагічнымі матывіроўкамі, жывою выразнаю моваю.



Міхась Рудкоўскі. Сінія Брады. Гэта другі зборнік маладога паэта. Лірычны герой яго вершаў — наш сучаснік. Ён усе свое пачуцці, сваё ўменне імнінца аддае Радзіме. Перад ім адкрываецца навакольны свет ва ўсёй сваёй шматграннасці і складанасці.



І Сяргей паслухмяна сеў за стол, торкаў відэльцам у халодную бульбу, потым перапісваў практиканне, зусім не задумваючыся над тым, што піша. У прачыненія дзверы ён бачыў маці, якая ляжала на тахце, і тугі завіток валасоў у яе на скроні, і нязвычна белыя рукі яе, што ляжалі на коўды. Сяргей глядзеў на гэтыя рукі з тоненькімі жылкамі, падобнымі на ручайнікі, і думаў, колькі ім давялося перарабіць за жыццё рознай работы: мыць, шыць, цыраваць, варыць... Яны заўсёды былі ў руху, маміны рукі. Сяргей яшчэ ніколі не бачыў іх вось так спакойна складзенымі на коўды — мама раней за яго ўставала і пазней клалася спаць, і на ўсім у кватэры ляжаў адбітак яе рук.

Потым ён перавёў позіркі крыху лявей, туды, дзе, сагнуўшыся і абхапіўшы калені рукамі, сядзеў Анатоль Міхайлавіч. Глыбокі зморшчынкі збягалі па ягоных шчоках да куточкаў губ — раней Сяргей не заўважаў гэтых зморшчак. І тонкага, як асеннія павуцінка, срэбра на скронях не заўважаў, і стомленых апушчаных плячэй.

Горад і годы. Горад-прыгаўнун, авеяны славай рэвалюцыйных баёў і геральдичнага падполля, адзін з буйнейшых у краіне цэнтраў прамысловасці, науки і культуры. Такім ведаючым сёння Мінск — сталіца Беларусі.

Лепшыя літаратурныя творы, прысвечаныя Мінску, і складаючы зборнік «Горад і годы». Кніга багата ілюстравана.



Еўдакія Лось. Ясновокія малівы. Зборніку новых вершаў Е. Лось уласціва тэматычная разнастайнасць, шчырасць, з якой аўтар дзеліцца сваім паэтычным раздумам пра Радзіму, пра грамадзянскі абавязак чалавека, пра сённяшні дзень і пра будучае.



Сяргей Панізінік. Каstryры Купалля. Вершы маладога паэта з'явіліся ў друку некалькі гадоў назад. Яны зацікавілі чытача свежасцю інтанацыі, навізной зместу. Адна з асаблівасцей вершаў С. Панізініка — эмацыянальная ўсхаўляванасць, непасрэднасць.



Сяргей нават не заўважыў, як заснуў, прыціснуўшыся шчакой да сыштка, а калі прачнуўся і падняў галаву, гадзінік на сцяне паказваў палову пятай. У маміным пакой панешнімі мякка цяпліўся начнік, і дзверы былі прачынены, і Сяргей зноў убачыў Анатоля Міхайлавіча. Як і тады, шэсць ці сем гадзін назад, ён сядзеў ля тахты, абхапіўшы калені рукамі.

І здалося Сяргею, што глыбейшыя сталі ў яго на шчоках зморшкі і гусцейшая на скронях серабрыстая павуцінка, і гарачая хвала нерастрачанай, няўцягнай пяшчотнасці захліснула хлапчука. Ён устаў, рыўком адкінуў з ілба валасы, зайшоў у пакой, асцярожна дакрануўся да пляча Анатоля Міхайлавіча і ціхенька сказаў:

— Вы... Ты ідзі паспі... Я пасяджу.

Анатоль Міхайлавіч прыўстаў, паклаў руку на плячу і пасадзіў з сабою побач.

Так яны сядзелі да раніцы. Сядзелі і маўчалі. Пакуль не прачнулася маці.

— ЮЛКА, ты маладзейшая, сконкі на ровары да кладаўшчыка, прывязі мяшкі агуркі ссыпаць.

— Многа браць трэба?

— Штук пятнаццаць ды маіх дзесяць, павінна хапіць.

Ганна Фёдараўна Жолудзева вывела з хлява веласіпед, аддала яго Юльцы, а сама пайшла да жанчын, якія сядзелі з кошыкамі на ўзгорку ля лазні, чакалі пачатку работы.

Сёння быў масавы збор агуркоў.

Прышло не ўсё звяно. «Але нічога,— падумала Ганна Фё-

ліся фельчар медпункта Соня Казінец і санітарка.

— Мы вас чакаем,— узрадавалася Соня.— Трэба вам зрабіць пробу на рэакцыю Манту.

— А гэта што такое?— недаверліва глянула на іх Юлька.

— Найноўшы метад дыягностыкі туберкулёзу. Раней рабілі рэакцыю Пірке, а Манту больш эфектыўная. Робім яе ўсім жанчынам і мужчынам ад 18 да 30 год. Выяўляем схільнасць да туберкулёзу...

Соня гаварыла так, быццам адказвала на экзамене (яна, відаць, зусім нядайна з ім развіталася), і ў той жа час спрыт-

Выйшла другі раз замуж сюды, у вёску Стрыйгінь, думала: можа на другім месцы шчаслінейшае жыццё будзе. Муж захварэў на туберкулёз. Не было грошай на лякарства — памёр. Так і гравала ўсё жыццё адна з чатырма дачушкамі. Перабіваліся з хлеба на квас пры буржуазнай Польшчы.

Толькі і жыць сталі, калі пасля вайны калгас у іх арганізавалі. Толькі тады спала спакойна, не баючыся за заўтрашні дзень.

Цяпер дочки павырасталі, свае сем'і займелі, і маці пры іх. І ёй добра, бо добра ім.

А калі ўспомніць яна сваю маладосць — горка ёй становіца і крыўдна, што прайшлі яе маладыя гады ў нядолі.

Яўгення Патапаўна цяжка ўздыхнула і нізка схіліла над агурэнікам сівую галаву...

У трох гадзін прыйшла машина. У кузаве ўжо стаялі мяхі другога гароднага звяна гэтай жа брыгады.

Грузіліся, спышаліся: каб хана паспець прыехаць у Бярозаўскую нарыхтоўчую кантору да канца рабочага дня.

Паспелі. На двары сцяной былі складзены новенькія скрынкі. Гарой ляжалі дошчач-

АДЗІНДЗЕНЬ

дараўна,— калі добра ўзыцца, да абеду тоны дзве можна будзе набраць».

Усё звяно збралася толькі тады, калі работа была тэрміновая: праполка, напрыклад. А цяпер на збор агуркоў прыйшлі тыя, у каго быў час, хто паспей рана-раненка закончыць хатнюю работу, накарміць ўсё жывое.

— Бабанькі, займайце радкі, пачнём!

Жанчыны пайшли па радах, а праз колькі хвілін у мяшкі, што захапіла з сабою звенявая, з кошыкаў пасыпаліся зялёнія з пупырышкамі сакавітыя гуркі.

А Юлька вывела ровар са старшынёвага двара, спрытна ўскочыла на сядzenie і запыліла па шырокай вясковай вуліцы міма зvezеных з хутароў дабротных хат пад шыферам, над якімі тырчэлі, упіраліся ў неба тэлевізійныя антэны; міма сярэдній школы — цаглянай прыгажуні, узведзенай шэсць гадоў назад. З садам спартыўнай пляцоўкай. Ля слупа з шыльдай: «Прыпынак аўтобуса, вёска Стрыйгінь» Юля павярнула налева.

Ля сцяны новага сельмага, адкрытага можа тыдзень назад, стаяла некалькі веласіпедаў — гэта прыехалі школьнікі кніжкі купляць. А вечарам, пасля работы, зноў сцяна будзе застаўлена роварамі і матацикламі.

Калі Юлька вярнулася на поле, там, ля жанчын, завіха-

на працёрла руку Юлі эфірам, капнула нейкай вадкасці і моцна націнула маленькім пёркам.

— Вось і ўсё. Калі праз дзень пачырванее — зайдзіце да нас у медпункт. А цяпер,— яна павярнулася да сваёй памочніцы,— пойдзем па хатах.

Дзяўчата сабралі ў сумку медыкаменты і пайшли ў бок вёскі. Потым зноў пойдуць у поле, дзе людзі працуяць, каб зрабіць ім, людзям, прывіўкі на гэтую найноўшую рэакцыю Манту.

Яны робяць сваю работу, лічаць яе звычайнай, будзеннай. Яны пайшли і не заўважылі наўнават, якім доўгім поглядам праvodзіла іх Яўгення Патапаўна Гурэцкая, старая жанчына, якая ўжо даўно выйшла на пенсію ў калгасе, але летам, пакуль яшчэ можа, разам з маладзейшымі ідзе на працу.

І няўцям было дзяўчатаам, якія думкі выклікаў іх прыход у старой жанчыны. А думкі былі сумныя, і не за сённяшні дзень, а за далёкае мінулае...

«Каб вось так, як цяпер,— думала жанчына,— было тады, у гады яе маладосці! Без паноў. З клопатамі пра чалавека. Зусім інакш склалася б яе жыццё. А так... захварэў муж і дзве малых дзяцей. Якія старадасці яна бегаць да паноў на заробкі аж у Івацэвічы, за дваццаць пяць кіламетраў — лякарства дарагія былі,— так і не змагла зарабіць на іх. Памёр муж, памёрлі і дзеци.

Палага Барысаўна Пракапнёва, Герой Сацыялістычнай Працы з калгаса «Камінтэрн» Марлёўскага раёна.
Фота Л. Эйдзіна.



кі. Раздаваўся рымічны перастук малаткоў. Сезон збору гародніны і фруктаў толькі пачынаўся, ураджай абяцае быць багатым, і кантора рыхтавалася. Сто тон бульбы трэба адгрузіць на Кубу. Туды ж пойдзе частка яблыкаў і груш.

Пакуль згружалі з машыны мяхі з гуркамі і гуркі, што не ўлезлі ў мяхі і ляжалі навалам, падышоў загадчык канторы Констанцін Іванавіч Тарасевіч.

— Адзін сорт прывезлі? — спытаў ён у Ганны Фёдаравны.

— Не, некалькі! — I яна пачала пералічваць: — «Нерасіма», «Нежынскія», «Доўжык», «Вязнікоўскія».

Констанцін Іванавіч слухаў і згодна ківаў галавой. Сарты — добрыя для засолкі.

— Колькі прывезлі?

— Дзве тоны сорак кілаграмаў — я і 450 кілаграмаў другое звяно.

— Заўтра да абеду ўсе ў бочках будуть. Выручае ваш калгас, даде раёну гародніну, — сказаў Констанцін Іванавіч.

Калгас імя Кірава не толькі «выручае» раён, даючи звышпланавую гародніну. У першую чаргу ён выручае сябе. Амаль дзвесце тысяч рублёў прыбытку прынеслі калгасу летась шэсць гародных звенняў. I сёлета будзе не менш.

...З Бярозы Ганна Фёдаравна вярнулася, калі свёкар Сцяпан Апанасавіч пераймаў карову, што ішла з поля.

Івана Сцяпанавіча, мужа, дома не было. Ды ён ніколі і не прыходзіў так рана. Старшыня. Клопатаў у яго больш, чым у каго іншага.

На стале ляжалі пачак свежых газет і пісьмо.

Ганна Фёдаравна ўзрадавалася, падумала: сын Мікалай прыслалі з Алтайскага краю, ўсе абяцае ў госці прыехаць. Ганна Фёдаравна вельмі чакае яго з унучаткамі, але і разумее: не едзе, значыць не можа. Галоўны інжынер элеватора. А вось дачка Жана прыяджала з Брэста. Пабыла месец. Жана — брыгадір на хлебазаводзе. Як і Мікалай, закончыла Маскоўскі тэхналагічны інстытут харчовой прамысловасці. I цяпер яшчэ на двары пад лаўкай стаіць грузавік, які забыўся ўнучак Ігарок. А Міша, самы малодшы сын, у музыкі падаўся, на баяне грае. Тры курсы музычнага вучылішча скончыў і ў армію пайшоў. Піша пісьмы аж з Казахстана. Можа ён прыслалі?

Пісьмо было з Асіповіч, ад пляменніцы, якая запрашала на вяселле.

«Трэба будзе паехаць», — рашыла Ганна Фёдаравна, запаліла газавую пліту і пачала рыхтаваць вячэр.

Гал. ПЯТРОВА

Бярозаўскі раён.

ЖЫЦЦЁ ЗАГАДВАЕ

Старшыня калгаса «Чырвоная Армія» Герой Сацыялістычнай Працы Міхаіл Ісаакавіч Кац збіраўся ў Смаленск, на абласную выстаўку жывёлагадоўлі. Паездка павінна быць цікавая: па-першое, Віцебская і Смаленская вобласці спаборнічаюць паміж сабою, па-другое, профіль гаспадаркі жывёлагадоўчы. Апрача таго, паміж калгасам «Чырвоны дабраволец» Смаленскай вобласці і калгасам «Чырвоная Армія» Віцебской вобласці даўно ўжо існуюць сяброўскія сувязі. Кіраўнікі дзвюх гаспадарак разам са сваімі перадавікамі часта ездзяць у госці адзін да аднаго, пераймаюць вопыт. I хоць асноўны напрамак у «Чырвоным дабравольцу» — ільнаводчы, кіраўнікі гэтага калгаса зацікавіліся новымі формамі арганізацыі працы на фермах і прыяджалі да сваіх беларускіх сяброў, на берагі маляўнічай Дзвіны.

Двухзменная работа на фермах — справа зусім новая і патрабуе ўважлівага вывучэння. Пазнаёміцца з новай арганізацыяй працы прыяджаюць і далёкія і блізкія суседзі. Сельская гаспадарка — адна з самых «капрызлівых» галін народнай гаспадаркі, тут трэба быць вельмі асцярожным. Калгаснікі навучаны горкім вопытам папярэдніх гадоў і цяпер, атрымаўшы ўсе права для развіцця ініцыятывы на месцах, усякае пачынанне вывучаюць старанна, прыдзірліва.

Вось і зараз з суседняга Шумілінскага раёна ў самы разгар палявых работ прымчаліся кіраўнікі калгаса «Дзвіна», галоўны заатэхнік саўгаса «Сироцінскі» тав. Кісялёў, намеснік начальніка Шумілінскага вытворчага ўпраўлення тав. Рэут і галоўны заатэхнік тав. Марчанка. Пагаварыўшы са старшынёй і з галоўным агрономам Анатолем Сцяпанавічам Хлусянковым, пайшлі на ферму. Трэба на ўсё паглядзець сваімі вачымі, прыкінуць, узважыць. З гутаркі высветлілася галоўнае: працаўцаў у дзве змены магчыма толькі тады, калі на ферме поўнасцю механизаваны ўсе працэмы працэсы, наладжана механічнае даенне і аўтапаенне, ёсьць малакправод.

У калгасе на двухзменную работу пакуль што пераведзены толькі дзве фермы: у трэцій і ў другой брыгадах. У першай брыгадзе нядаўна закончана ўстаноўка малакправода і ўсё падрыхтавана для двухзменнай работы. Госці рашылі пабываць перш за ўсё ў самай аддаленай брыгадзе — у трэцій.

Машына мчыць па пыльной палявой да-розе сярод высокага збожжа. Відаць вялікія і малыя стагі канюшыны. Пажаўцелыя канюшынішчы выглядаюць як пагарэлыя, трава не расце, другога ўкосу, відаць, не будзе. Радыё трэці дзень ужо абяцае дождж. а ён ўсё ходзіць бокам, на небе ніводнай хмаркі, прырода анямела ў чаканні дажджу. На палях то тут, то там узімаюць над зямлём варонкі з пылу, віхор прабягае па аўсах і канюшынішчах.

Вось і трэцяя брыгада: на стыку дзвюх

галоўных вуліц ідзе будаўніцтва, закладзен Дом жывёлавода. Крыху далей, ля самага лесу, бялее доўгі будынак. Гэта — ферма. Здалёку на фоне лесу яна здаецца маленькай.

Статак яшчэ пасецца ў полі, і я не спяшаюся. Прыйемна прайсціся па калгаснай вуліцы, любуючыся зелянінай садоў і стракатасцю хат. Тут яшчэ не ўсё ўніфікавана, як у горадзе, дзе свой дом часам можна адрозніць ад суседняга толькі па нумары.

Па прыкметах, якія мне расказалі, пазнаю домік даяркі Лявонавай. З Верай Іванаўнай мы сустрэліся ля самай каліткі. Праз некалькі хвілін нас дагнаў яе муж, малады чалавек, хударлявы і немнагаслоўны. Пакуль мы размаўлялі, ён ішоў наперадзе, не ўмешваючыся ў размову і думаючы пра нешта сваё. У Веры Іванаўны вельмі добрыя і вельмі блакітныя очы, паходка шырокая, няспешная.

Раней ўсё, бывала, бягом бегала. Ад зары да зары на ферме працавала. Як гэта цяжка! А цяпер навучылася хадзіць. Нават самой дзіўна.

Я не перабіаю Веру Іванаўну, хоць добра ведаю, якая іншы раз непасільная праца ляжала на плячах калгасных даярак. Не сакрэт, што многія фермы толькі называліся фермамі, а на самай справе гэта былі паўразваленыя хлявы, дзе каровы тапіліся ў гна. Ваду вазілі туды ў бочках або наслі на каромыслах. Паспрабуй, наасці яе ў зімовы галалёд з рэчкі або з возера.

Вядома, высокіх паказчыкаў у тых даярак не было, але ўсе яны заслугоўваюць і добрага слова і ўзнагарод хоць бы за тое, што ў цяжкую гадзіну не далі заняпасці грамадскай жывёлагадоўлі. Гэта міжволі ўспамінаеш цяпер, агляджаючи новыя фермы з іх дасканалай механизацией, і радуешься: знікаюць грані паміж горадам і вёскай, паміж гарадской працай і сельскай.

Ці знізілася зарплата даярак пасля механізацыі ферм і пераходу на двухзменную работу? Наадварот, пабольшала. Да статкова зазірнуць у ведамасці, каб пераканацца ў гэтым: Валя Піскунова — 185 рублі, Аня Барапава — 180 рублі, Вера Лявонава — 207. Пастухі Васіль Грыгоровіч і Рыгор Бабарнёў зарабілі па 243 рублі за месяц. Гэтыя лічбы гавораць самі за сябе.

Статку яшчэ не відаць, але вароты гасцінна расчынены. Па доўгіх калідорах развозяць на падводах віка-аўсянную сумесь. Даяркі раскладаюць падкормку. Гэта працуе яшчэ першая змена.

Васіль Лявонаў, закончыўшы агляд дайльных апаратаў, хоча памагчы Веры Іванаўне раскладаці падкормку, але яна няўмольная:

— Рабі сваё. Сама ўпраўлюся.

Шумілінцы ўсё ўжо агледзелі, ўсё запісалі, ўсё падлічылі.

— Так, ўсё гэта намнога палягчае ра-

боту. Скажыце, Вера Іванаўна, куды вы цяпер падзенеце вольны час?

— А хіба няма чаго дома рабіць?

— Цяпер хоць будзе калі з мужам пасварыцца.— жартуют хтосьці.

— Вось ужо і няпраўда,— успыхвае Вера.— Раней, не скажу, было: сварыліся. А чаму? Бо хатнімі справамі не было калі займацца: дзіця дагледзець, абед згатаўваць. Вось і сварыліся. А цяпер усё нармальна, і злаваць няма чаго.

— І праўду кажаш,— падтрымлівае Вера Іванаўну падменная даярка Антаніна Кайтанаўна.— Калі на работе лад, тады і ў сям'і мір.

Вось і сёння: паспелі адпачыць, парабілі хатнія справы, дзяўчынку спаць паклалі. Цяпер прыйшлі на нейкую гадзіну раскладці корм і папрывязваць кароў, а потым свабодныя да заўтрашняга дня.

...Да 12 гадзін на ферме ўсё было гато-ва да прыёму кароў. Нібы шумны даж-джавы паток, накіравалася ў вароты чорна-стракатая чарада з мычаннем, з дзела-вітай паважнасцю. Каровы хутка займаюць свае месцы, дзе іх чакае смачная, сакавітая падкормка, тыкаюцца мордамі ў аўтапайлki.

Загадчык фермы Уладзімір Аляксееўіч Бардзееў уклічае рубільнік. Мерна гудзіць матор, штурхает малака па малака-праводу цераз ўсю ферму на прыёмны пункт. Тут Уладзімір Аляксееўіч пераносіць шлангі з аднаго бітона ў другі, а яго дачка практикуецца ў арыфметыцы, запісвае даяркам колькасць надоечага малака. Цяпер Света з бацькам— дыспетчары, якія рэгулююць белы паток. А ўся ферма— гэта вялікая фабрыка малака.

Тры гады таму назад Вера Лявонава скончыла восем класаў і за кароткі тэрмін стала ўмелай даяркай. Працуе дакладна, рytмічна, спрытна падключает даўніны аппараты. Васіль, муж Веры, працуе тут жа слесарам-наладчыкам. Новыя прафесіі, невядомыя іх бацькам...

Пасля стараннага вывучэння фермы га-лоўны заатэхнік саўгаса «Сіроцінскі»— Уладзімір Іванавіч Кісялёў канчаткова пераканаўся ў перавазе малакаправода і двухзменной работы.

— Так, гэта прагрэсіўна. Двухзменная работа на ферме— прайўленне клопатаў аб чалавеку. Трэба думыць, што новая форма арганізацыі працы атрымае самае шырокое распаўсюджанне, бо так загадвае жыццё.

Ён ахвотна запісвае мне ў блакнот сваё меркаванне:

«Новая арганізацыя працы на ферме за-слугоўвае самай пільнай увагі».

Усе астатнія згаджаюцца з Уладзімірам Іванавічам.

Я расстаюся з гасцімі з Шуміліна ў поўнай упэўненасці, што таварышы Рэут і Кісялёў павезлі з сабой цвёрдае рашэнне ўкараніць у сябе новы метад арганізацыі працы. Яны даб'юцца гэтага ў што б там ні было, бо новае, перадавое абавязково перамагае.

...Увечары старшыня вярнуўся са Смаленска і падрабязна расказаў сваім калгаснікам, што бачыў на выстаўцы. У гэты ж дзень агульны сход упаўнаважаных калгаса слухаў справацца прайўлення за першае паўгоддзе і даклады эканамісту. Запомніліся лічбы: малака пры плане 817 тон калгас надаў 1032 тонны, або 126 працэнтаў плана. Сход ухваліў работу прайўлення, унесена шмат каштоўных пра-паноў. Намечаны новыя перспектывы.

I. ВАСІЛЕЎСКІ

Віцебскі раён.

КІНААКТРЫСА НОНА МАРДЗЮКОВА

Аднойчы, калі на вясковай вуліцы здымалася эпізод фільма «Чужая рад-ня»: «спрэчка мужа і жонкі», з групой сялян, якія з цікавасцю сачылі за драматычнай сцэнай, аддзялілася пажылая жанчына і падышла да плачу-чай герайні. Здымка спынілася.

Пасадзіўшы на пянёк разгубленую ад нечаканасці актрысу Нону Мардзюкову, жанчына, працягнуўшы ёй гладыш з халодным малаком, спагадліва сказала: «Не плач, любая! І за што гэта ён цябе пакрыўдзіў!»

Актрыса так шчыра іграла, што прымусіла людзей паверыць у кожнае слова, прыняць блізка да сэрца пакуты сваёй герайні.

Арыгінальнасцю і багаццем жыццёвых назіранняў захапляюць нас вобразы, створаныя Нонай Мардзюковай. Актрыса добра ведае жыццёвых герайні, якіх ёй даводзіцца іграць,— жанчын з народа. Яна вырасла ў станіцы Стара-Шчарбінаўскай Краснадарскага края. Маці Ноны, якая страціла мужа на вайне, гадавала шасцярых дзяцей, была старшыней калгаса і кіравала сельскай мастацкай самадзейнасцю. Нона вучылася, працавала ў полі, даглядала малодшых дзяцей, а вечарамі спявала ў клубным хоры.

Скончыўшы сярэднюю школу, дзяўчына паехала ў Москву з цвёрдым намерам стаць актрысай. І хоць Нона не ведала напамяць нічога, апрача ўрыўка з камедіі Грыбаедава, які запомніўся ёй са школьніх уроўкаў, рашэнне экзаменацыйнай камісіі Усесаюзнага інстытута кінематографіі аб прыёме Мардзюковай на акцёрскі факультэт было аднаголоснае.

Калі Нона вучылася на 2-м курсе, Сяргей Герасімаў прапанаваў ёй сыграць ролю Ульяны Громавай у «Маладой гвардіі». Вобраз гэтай— хара-ктор мацны і бескампромісны, надоўга запомніўся гледачам.

Колькасць сыграных актрысай ролей не вельмі вялікая, але кожная з іх, галоўная або эпізадычна,— чалавек са сваім асаблівым лёсам і непаўторнай індывідуальнасцю. Мардзюкова мае схільнасць да яркіх, выразных вобразаў, малюючы іх шырокім мазкамі, імкнецца паказаць хара-кторы сваіх герайні у станаўленні.

Роля старшыні калгаса Сашы Патапавай у фільме «Простая гісторыя» асабліва дарагая Ноне Мардзюковай, бо сцэнарыст Будзімір Мятальнікаў напісаў гэтую ролю спецыяльна для яе. Актрыса здолела ярка, пераканаўчай паказаць лёс тысяч рускіх жанчын, якія страцілі ў час вайны мужоў, але ўсё ж знайшлі ў сваіх сэрцах сілы, каб жыць, працаваць, ра-давацца.

Цяпер актрыса здымаетца ў шыроказ экраннай кінастужцы «Камісар», якая ствараецца на кінастудыі імя



Нона Мардзюкова ў ролі Клаудзіі Вавілавай у фільме «Камісар».

М. Горкага па матывах апавядання Васіля Гросмана «У горадзе Бярдзічаве» рэжысёрам Аляксандрам Аскольддавым. Вось што расказвае яна пра гэту работу:

— За ролю Клаудзіі Вавілавай я ўзялася з асаблівым жаданнем. Сцэнарый фільма напісаны спецыяльна для мяне. І гэта добра, калі роля прызначаецца спецыяльна для акцёра, з улікам знешніх дадзеных вы-канаўцы, яго хара-ктору, тэмперамен-ту. У нас у кінематографе гэта зда-раеца, на жаль, вельмі рэдка.

Клаудзія— вобраз далёка не бы-тавы; яна як сцяг на ветры, як песня пра рэвалюцыю. Вавілава— уся парыў, на яе долю ў фільме прыпадае мала слоў і вельмі многа дзеяння.

У пачатку карціны мая герайні— баявы камісар Чырвонай Арміі, гру-бая, непрыгожая, авбешаная зброя-яй. Было ў яе ў жыцці і каханне, ка-роткае, як міг. Каханага забілі ў бай, а Клаудзія пайшла далей па ваенных дарогах. І вось Вавілава становіца маці. На адным з прывалаў яна аст-аецца, а атрад ідзе ў бой.

Сапраўды, такое часам здаряеца ў жыцці: адна падзея мяняе ў чалавеку ўсё— хара-ктор, прывычкі, дум-кі. Адбылося гэта і з Клаудзіяй. На-раджэнне сына зрабіла яе пяшчот-най, адданай маці. Яна не хацела больш ведаць, што навокал ідуць бай.

Аднойчы на вуліцы Клаудзія су-стрэла конны раз'езд. Байцы пазнали свайго былога камісара, а Клаудзія... Яна не адгукнулася на воклік, што было сіл кінулася ў цякаць. А потым, далёка за горадам, ля адзінокай скалы расплакалася. Але настаў момант, калі аставацца ў тыле стала раўна-сільна здрадзе, і Вавілава зноў ідзе на фронт, каб са зброяй у руках змагацца за будуче шчасце свайго сына...

Так, вобраз маёй герайні нібы ўва-браў у сябе ўвесль боль і радасць на-раджэння новай эпохі.

K. РАМАНОЎСКІ

КАШТАНАВАЯ АЛЕЯ



— Што б я зрабіла, каб усё магла? — Ала акінула позіркам клас. — Я б усім дарыла стужкі — чырвоныя, зялёныя, сінія, белыя. Гаварыла б: ну, бярыце, не адмаўляйцесь, гляньце, якія яны вясёлыя.

— А ты, Васілек?

— Я доўга думаў, Яўгенія Мікалаеўна. Спачатку мне здаўся, што самае лепшае — пабудаваць новы горад. Але я выбраў іншое. Я зрабіў бы так, каб усе дзяўчаткі і хлопчыкі мелі тату і маму. А мой тата паехаў. Назусім. Ён разлюбіў нас! Скажыце, так бывае?

Звініць званок, нібы спалоханы. Ужо расчыніліся дзвёры пятага, сёмага, а ў шостым класе цішыня, як быццам пішуць дыктант.

— Значыць, так бывае?

— Не.

Усе ўздыхнулі, і стала лёгка і добра, быццам ніводнай памылкі не зрабілі ў самым складаным сказе.

«Як жа мне пераканаць цябе, Васілек? Я навучу цябе, дзе ставіць коску, калі неабходны дзеепрыслойны абарот, пачытаю «Захара Беркута», прынясу Врубеля і раскажу пра яго «Дэмана».

А чаму кінуў цябе бацька? Я вельмі хачу, каб ён вярнуўся. Але ў інтытуце нас не вучылі гэтай складанай науцы — вяртаци шчасце.

...Вечар закалыхвае сяло. Надзейка заснула, раскідаўшы ручкі на падушцы.

— Ты паглядай на яе, Сцяпан,— просіць Жэння мужа,— я на хвілінчу збегаю ў адно месца. Тут недалёка...

— Мусіць, да Васілька? Правініўся? А ў мяне па німецкай мове «пляцёрку» атрымаў. Слоў шмат ведае і чытае добра.

— Яго кінуў бацька...

Маці Васілька запрашае настаўніцу ў святліцу.

— Дзякую, што наведаліся, а то мне ўсё німа калі,— садзіцца наспраць на лаўку, і ў пакоі наступае цяжкае маўчанне. З чаго пачаць? Жэні здаецца, што яна здае экзамен і зараз з трэскам праваліцца. Усе слова і думкі зніклі, і бацька яна перад собой толькі сумныя вочы жанчыны.

— Вы штосьці дазваліся? Суцяшаць будзеце? — пытае раптам жанчына.

— Не. Васілек...

— Знаў дурээ? Усыплю яму.

— Не трэба. Я прыйшла сказаць, што ваш сынок — паслухміны хлопчык і вучыцца на «чацвёркі».

Твар маці Васілька дабрэ.

— Ен цяпер у мяне гаспадар. Вядома, я хачу, каб ён разумны рос. На каго ж яшчэ спадзівацца? Ваня малы, яму толькі цацкі ў галаве. А з Марыйкі што ўзяць? Трэці гадок споўніўся нядаўна.

«Напішу бацьку,— рашае Яўгенія Мікалаеўна.— Людзі кажуць, што чалавек ён памяркоўны і нязлы. Няўжо не зразумее...»

Пра што былі тыя пісьмы? Пра Васілька і яго смутак. Вось скончыцца вучоба, і сыны з бацькамі будуць касіць сена, вечарамі вудзіць рыбу ў Днястры. А Васіль адзін. Можа няхай ён прыедзе ў госці?

Іншы раз вагалася: ці варта пасылаць пісьмы? Доўга думала над кожным радком, быццам над першым сачыненнем. Не папракала чужога бацьку, не сарамаціла яго, а праста дзялілася сваімі думкамі: зараз мір, чаму ж дзееці растуць напалавіну сіротамі, як у сорак першым, і чыя ў тым віна?

Пра гэтыя пісьмы ніхто не ведаў, апрача цёткі Васіліны, паштальёна. Жэння не раз падпільноўвала яе, але Васіліна ішла міма. Урокі ж украінскай мовы і літаратуры ў шостым былі штодзённа. І заўсёды, калі пераступала парог класа, апякаў позірк Васілька: «Так бывае. А вы сказаі няпраўду. Больш не веру вам».

Даравала гэту дзіцячу супрасль. Была ласкавай, можа нават пераступала граніцу, якая, на думку многіх, абавязкова павінна быць паміж настаўнікам і вучнем.

— Прыходзь да мяне ў госці, Васілек.

— Што-небудзь добрае скажаце?

— Не.

Але аднойчы ён асмеліўся і пастукаў. Яўгенія Мікалаеўна ўзрадавалася. Пачаставала чаём, прынесла новыя кнігі. Але хлопчык і не зірнуў на іх. І кубак адставіў убок.

У нас у гасцях украінскі часопіс
«Радянська жінка»



У госці на сваім мотаролеры.
Фотаэцюд С. Белазёрава.

— Мама загадала бульбу палоць. Я пайду.

Жэні журботна і балюча. Можна было б пакрыўдзіцца і кінуць усё. Навошта ёй лішнія клопаты? Іх і так хапае. Сёння ў клубе рэпетыцыя ансамбля, і планы ўроку яшчэ не гатовы. Уласна кажучы, хто яе ўпайнаважыў? Калі падпісвалі назначэнне сюды, у Мусараўку, ёй не раз напаміналі пра найвышэйшы абавязак — вучыць дзяцей. Каб ішлі яны ў свет і ведалі пра паэму «Сон» Шаўчэнкі і пра «Вечнага рэвалюцыянер» Франка, умелі пісаць без памылак. Хіба яна не робіць гэтага?

І хто спаганяе большага? У Васілька ж «двоек» няма, яе ніхто не стане папракаць на педсавецце... Чаму ж яна чакае пісьмай і піша новыя, укладвае ў канверт кантрольную работу Васілька? «Пачытайце, як прыгожа расказвае ваш сынок пра Днестр. А вы не сумуеце аб ім?»

Вёска замёрла. Цяпер яна святочная і таму прыгажэйшая, чым заўсёды. Чырвaneюць, як рассыпаныя пацеркі, апошнія вішні ў лісцях дрэў, наліваюцца сокам слівы. Хтосьці з выпускнікоў паедзе з сяла. А рэшта астанецца: будуць сеяць, убіраць ураджай, абараняць дыпломы і вырошчваць маладыя сады...

Наставнікі сумуюць. І так кожны год. Хіба лёгка выпраўляць з дому дзяцей? Яўгенія Мікалаеўна ведае іх з маленствам. Цяпер яна даруе ім усё — гарэзлівасць, маленьку хітрасць: «мама была хворая, і я не выучыў урок». Мама была здаровая. Але ўсё гэта мінула. Сёння ім па 15 гадоў, і яны лічаць сябе дарослымі. «Хутчэй бы ўжо была ў нас дзесяцігодка,— думае Жэня.— А то ўсе такія яшчэ дзеци. Ці кожнага мы навучылі дабру?»

Жэніны вучні яшчэ нікім не сталі — ні інжынерамі, ні заахтнікамі, ні аграномамі. Не паспелі ўчараашнія восьмікласнікі скончыць інстытуты. Ды і наставніца іх сорак першага года нараджэння. І стаж у яе невялікі — пяць гадоў. І прайшлі яны вось у гэтай школе.

З Чарнавіц прыязджалі, запрашалі да сябе. Ёсьць работа, кватэра. А яна адмовілася. Вядома, ёй бы хацелася, каб быў тэатр і каб у белых туфліках на тонкім абцасіку можна было хадзіць і музыку не толькі па радыё слухаць. Але ёсьць яшчэ нешта большае і зусім неабходнае ў жыцці — яе праца, яе вучні, яе сяло. І гэта нічога, што яно далёкае — 78 кіламетраў да абласнога цэнтра, а да раённага — 40. Не трэба спачуваць Жэні Паневаш. Яна ведае сапраўдную радасць, як хадзіла ад дома да дома і распытвала, хто ўмее спяваць, як чакала ў клубе і ніхто не ішоў. А затым стаяў на сцэне стогалосы хор, раздаўся «Запавіт» Шаўчэнкі, зала раптам паднялася, і яшчэ доўга стаялі ўсхваляваныя людзі, а да яе падышоў стары конюх Старашчук і сказаў:

— Шчыра дзякую вам. Ад імя ўсіх...

Дождж ліе і ліе. А цётка Васіліна не можа яго перачакаць. І ідзе яна па вуліцы, ледзь не подбегам.

— Вось вам, Яўгенія Мікалаеўна, пісьмо. Толькі адрес быццам не той. Яму што, лятае...

— Ды гэта ад Аксаны. У Драгабычы разам вучыліся, а цяпер яна наставнічае на Львоўшчыне.

— А-а... значыць, дарэмна я радавалася.

Паштальён павольна адыходзіць. А Жэня разрываве блакітны канверт. «Што ты робіш, мая дарагая наставніца? Выпускаеш газету ў калгасе? Ходзіш па бурчным полі? Расказваеш жанчынам пра Кастрычнік ці сама ўзялася за матыку? А можа на рэпетыцыі хору? Занялі першое месца? Віншую. І клуб новы пабудавалі? Цяпер ты размахнешся. Рэпрадукцыі Шышкіна і Рэпіна прышлю. Пакажаш людзям, наладзіш выстаўку? А я сумую. Купіла лічыльнікі і адлічваю дні і гадзіны да адпачынку.

Кацярына Філатаўна.

Фота С. Белазёрава.



Ты не ведаеш, дзе шукаць рамантыку? Сібір устарэла, Казахстан — таксама... Куды падацца?

«Не ведаю, Аксана,— пісала сяброўцы Жэня.— Наш (і крышку мой) былы вучань Васіль Лучык скончыў педвучылішча і нядаўна вярнуўся дадому, у сваю школу. І ведаеш, што ён прывёз з сабой? Каштаны. Мы пасадзілі іх каля клуба. Цяпер у нас будзе каштанавая алея. Прыедзеш паглядзець, калі зацвіце?

А што я зараз раблю — ты не адгадала. Шыю. Ніколі гэтага не рабіла. Але давялося. Сёмага лістапада ў нас будзе вялікі святочны канцэрт з двух аддзяленняў. Вучні будуць спяваць. Усе. І будуць дзяўчынкі ў белых сукенках, з вышынкай. А хлопчыкі — у белых кашулях і чорных штанах. Так захацелі бацькі. Вось і купілі мы тканіну і мудрагелі... Васіліна Аксенцьеўна Думба — маці адной вучаніцы — узялася вышынкай на кішэньках сукенак і кашуль чырвоныя гваздзікі.

А табе што парыць? Я ніколі не шукала рамантыкі. Але каб будні былі хоць нечым падобныя на святы, трэба да чагосьці імкнунца. Да прыгожага і добра. Напэўна, у кожнага павінна быць свая каштанавая алея. Няхай невялікая, няхай з дзесяці дрэў».

* *

— Вы ад'езджаецце, Яўгенія Мікалаеўна? — гэта Васёк.— Назусім?

— Што ты! Я толькі маму адведаю. Ты праводзіш мяне да аўтобуса?

Яны ідуць па сялу. Хтосьці жадае ім шчаслівай дарогі, а Жэня глядзіць на Васілька і бацца загаварыць з ім. Ён наспіўся, насцярожыўся. Судзіць яе за няправду. Яна не памагла яму.

Спускаеца з гары аўтобус. Павольна, не спяшаючыся. Спініўся. Рассеяўся пыл, і стаіць пасярод вуліцы ў глыбокай задуме чалавек. Быццам бы не ведае, куды яму ісці і навошта ён сюды прыехаў.

— Tata! Татачка!

Васілёк забыўся пра книгі наставніцы. Яны выпалі з рук, рассыпаліся. Але хлопчык нічога не бачыў. Ён прыхінуўся да бацькоўскіх грудзей і гатовы быў у гэты момент прыгалубіць увесы свет.

Неўзабаве вярнулася і Яўгенія Мікалаеўна. Прывезла нейкія нябачаныя чырвоныя кветкі, падобныя на шчырыцу, і пасадзіла каля школы. Васілёк прыйшоў паглядзець на іх і сказаў:

— Я слухаў песню пра наставніцу-зару. Гэта пра вас.

Жэня ўсміхнулася.

— Не, гэта пра іншых.

— Але ж мама гаварыла. Яна заўсёды гаворыць праўду. Як вы.

Людміла РАМАНЮК

Сяло Мусараўка
Чарнавіцкай вобласці

ЯНА-КАМУНІСТКА

У сталіцы Савецкай Украіны, непадалёку ад старажытнага Дняпра, там, дзе на магіле невядомага салдата гарыць вечны агонь славы, у чырвоным шматлаварховым доме жыве пажылая жанчына. Яе кватэру добра ведаюць паштальёны. Кацярыне Філатаўне Зяленскай пішуць з роднага Харкава і далёкага Запаляр'я, з прывольных данскіх стэпаў і з янтарных берагоў Прыбалтыкі, з мноства вялікіх і малаых гарадоў.

Хто ж яна, гэтая жанчына, акружаная любою і глыбокай

павагай многіх людзей? Заслужены ўрач? Вядомая актрыса, славутая пісьменніца або пра слáуленая лётчыца?

Не, Кацярына Зяленская проста сціплая служачая, якая заўсёды сумленна выконвала свой абязьдак перад роднай партыяй і народам.

Рана аўдавела Каця Зяленская: муж загінуў на фронце грамадзянскай вайны, пакінуўшы пяцёра малых дзяцей. А па вуліцах разбураных гарадоў блукалі тысячи сірот, у якіх вайна адабрала ўсё: бацькоў, дом, будучыню.

Вось і ўзялася Зяленская збіраць абяздоленых дзяцей у дзіцячыя дамы, камуны.

Даручыць старэйшым дзецим дагледзецы малых, а сама бяжыць на вакзал разам з іншымі дэлегаткамі (так тады называлі жаночых актыўістак) сустракаць сірот з Паволожа, дзе панаваў страшны голад. Абмыюць іх, накормяць, уладкуюць у дзіцячы дом, затым сочачы, каб ім было добра.

Гледзячы на заўсёды энергічную, клапатлівую актыўістку Зяленскую, многія ніколі не падумалі, што ў яе і свайго клопату поўна. Старалася ўсюды паспявачаць.

...Ішлі гады. Падраслі дзеци Кацярыны Зяленской. Яны сталі інжынерамі, настаўнікамі, віднымі грамадскімі дзеячамі.

Па прыкладу сваёй маці, якая заўсёды і ва ўсім была для іх узорам чалавечай прыстойнасці, дабраты, ідэалам служэння абавязку, яны таксама сталі камуністамі.

Кацярына Зяленская працавала ў Савеце Міністраў Украінскай рэспублікі, а потым пайшла на заслужаны адпачынак.

Здаецца, настай час, калі можна, нарэшце, заняцца сабой. Забяспечаная спакойная старасць, пяшчотныя клапатлівія дзеци, руплівыя ўнуки і нават праўнукі. Ну, што больш трэба чалавеку ў такія гады! А Кацярыне Зяленской гэтага мала. Яе часта можна ўбачыць сярод моладзі.

— Вось вы зараз бясплатна вучыцесь ў інстытутах,—гаварыла Зяленская на сустрэчы са студэнтамі горада,— вам яшчэ і стыпендыю за гэта плацяць, толькі вучыся, не лянуцься. А інтэрнаты якія добрыя! Мы пры царскім самадзяржчакі нават марыць пра гэта не маглі.

На сходзе жанчын нястомная актыўістка ўспамінае, як цяжка жылося жанчыне да Каstryчніцкай рэвалюцыі. Чым больш дзеци, тым бяднейшая была сям'я.

— А цяпер на дзеци вам гроши плацяць. Мала таго, што гроши плацяць за 4 месяцы—да родаў і пасля іх, дык яшчэ і бясплатна трymаюць у бальницах, і месца работы за твой захоўваецца. Не тое, што раней: нарадзіла дзіця—і ідзі куды хочаш.

Нядайна сотні тысяч жыхароў Кіева слухалі па тэлевізуру выступленне Кацярыны Зяленской.

— Мамачка, хто гэтая бабуля, якая так добра гаворыць? — пытала магільская дачка.

Я коратка і, па-моіму, дастаткова ясна адказала сваёй Леначцы:

— Яна — камуністка!

Нінель ПРЫХОДЗЬКА



ШАПКІ ДАЛОУ

Аляксандар ДАЎЖЭНКА

Апавяданне

вы! Івана забілі, мама, а я жывы... Я забіў іх, мама, сотні дзве... Дзе вы?

Падбег Васіль да двара. Тут быў двор, пад самай гарою.

— Мама, матухна мая, дзе вы? Родная мая, што ж не сустракаеце мяне? Чаму не чую я вашага ціхага голасу?

Дзе вы, галубка, маманька мая сівая? Спыніўся Васіль ля хаты, а хаты няма. Васіль у двор — няма двара. У сад — няма саду. Толькі адна старая груша, а на грушы маці.

О, смутная гадзіна!..

Калі яна была яшчэ жывая і хата была цэлая на краі сяла, зімой, у лютую завіруху, аднойчы ў поўнач хтосьці пастукаў у дзверы.

— Хто тут?

— Цётачка, пусціце, гінем!

— Хто вы, галубочки? Адкуль вы, якія?

— Мы рускія, цётачка. Свае мы. Лётчыкі. Упалі мы.

— Божа мой, сыночкі! Ідзіце хутчэй. Я дзверы зачыню... Каб не ўбачыў хто... Немцаў поўна.

Увайшлі, абняўшыся, у хату два калекі.

Паваліліся на падлогу, заснулі зараз жа, нібы праваліліся ў сон, і праспалі амаль двое сутак. Думала, памерлі.

Ужо і ногі абмывали ім гарачай вадой, і печ напаліла, разагравала разы трэы яду — спяць. І плакала ўначы і ўздзень, успамінаючи сыноў сваіх Івана і Васіля. Хто іх накорміць, хто прыгрэе ў ліхую гадзіну? Дзе яны? Можа ляжаць ужо дзесяці сярод снежнага поля і мяцеліца раскідае іх буйныя чубы або вісяць на шыбеніцы ў нямецкай няволі і крумкачы дзяўбуць ім вочы на марозе. І ніхто не зірне, не спытае, не заплача!.. Такое мноства смерцяў на вокал. Дзеци, дзеци...

Сцяпан Пшаніцын і Косця Рабаў былі абодва з Урала. Яны належалі да той пароды рускага юнацтва, якая доўгія гады будзе прадметам вывучэння і глыбокага здзіўлення гісторыкаў вялікай чалавечай драмы. Зарослыя, абплаленыя халоднымі вятрамі і нягодамі жыцця, яны грозна стагналі ў сне, цяжка дыхаючы. Вайна хвалявала іх спя-

Н е дзеля слёз і горкага жалю і не ў імя гнеўнага праклёну — фашызм і так пракляты ўжо ўсім светам,— а дзеля славы нашага роду і ў імя любові напісаны пра гэту высокую смерць.

І хоць шмат незабыўных страт нам наканавана, хоць лягчэй было вачам прачытаць аб радасным у працы і грукаце бітваў — пачытаем пра Марыю Стаян.

Хто сярод варожых трупаў бяжыць па сялу, а сяло дагарае?

Хто стогне? Чыё сэрца трапеча ў грудзях, нібы выскачыць хоча наперад?

Гэта Васіль з аўтаматам і бомбамі, Марыі Стаяніхі сын.

Хто мёртвы вісіць ля разбуранай печы пад небам?

Маці.

Бяжыць Васіль, увесы прамоклы ад доўгага бою, бяжыць, усхаляваны, трывожны. Як ён змагаўся перад родным сялом! Разведчыкам быў, граміў пункты, разнёс гранатай дзот, што быў калісці дзядзькавай хатай. Уздрыгнуў вораг, пагналі.

Прабег Васіль сяло, усё тое, што было нядайна сялом. Дзве сотні пажарышчаў, спаленыя сады, чарэп'е, ямы і мноства застыўшага ворага ў гразі і крыві.

— Мама, дзе вы? Гэта я, Васіль, жы-

Друкунца са скарачэннямі

чыя душы, вайна. Яны былі простыя уральскія юнакі, у меру пісъменныя, сумленныя, працавітыя камсамольцы з добрых рабочых сем'яў. Да вайны яны не імкнуліся, але па добраму рускаму звычаю не плакалі і не хаваліся ад яе. Яны пайшлі на фронт добрахвотнікамі, каб хутчэй дабраца да ворага і знішыць яго.

Лётчыкамі яны сталі хутка і так проста і лёгка, як маглі б стаць падводнікамі або снайперамі. Прывода надзяліла іх усім у добрай меры, і самі яны былі добрыя.

— Спачатку, матухна, мы доўга гацілі фрыцаў цяжкімі бомбамі, а потым перайшлі на культурна-асветную работу. Не хацелася нам, праўда, ды трэба — загад.

— А што ж яна, за работа такая? — спытала Стаяніха, калі ўвечары неяк ціхенка разгаварыліся яны ў цёмнай хатцы.

— Раскідалі над Украінай лістоўкі, матухна, — сказаў Пшаніцын. — Каб ведаць людзі праўду аб вайне.

— Дык гэта вы? Ах, вялікую справу робіце, галубочки мае, — уздыхнула Стаяніха. — Вялікая справа — добрая вестка ў няволі...

І тут упершыню, слухаючы простыя мацярынскія слова на абыздоленай брацкай зямлі, адчулі Рабаў і Пшаніцын, якая вялікая місія ім выпала ў жыцці.

У бедней, старэнкай хаце, у змроку, пад завыванне мяцеліцы і грэны гул аддаленага фронту даведаліся яны, як перапісалі людзі гэтыя лістоўкі ад рукі, як вучылі напамяць кожнае слова і перадавалі з сяла ў сяло, каб не пагасла вера. Словы праўды гарэлі ў цемніцы, як пажары ў халодных доўгія ночы.

Доўга сядзелі ў роздуме Пшаніцын і Рабаў. Потым яны расказвалі Стаянісе, як упалі, падбітыя ўнахы сярод лесу, як паламалі сабе рукі і рэбрь і галовы пабілі, як беглі яны на ўсход лясамі, кручамі, як хаваліся ад ворагаў у правалах, сумётах, ярах і, расказваючы, са мі дзівіліся незвычайнай сіле і волі да жыцця.

— Дзе ж гэта было, галубочки? — спытала Стаяніха, горка пляснуўши рукамі.

— Далёка. Кіламетраў пяцьсот.

— Даўно?

— Ды больш месяца. Ужо і косці пазрасталіся.

І паказалі яны маці страшныя свае калецтвы і шрамы.

— Ой, ратуйце...

— Нічога, родная. На жывой касці нарасце. Мы такія людзі, што ўсё перанясём. Нам бы крышку яшчэ паляжаць ды набрацца сілы, а там пралярэмся праз фронт хоць пад снегам, — сучышлі старую Марыю Стаяніху неўгамонная дзеци.

— Ну што з вамі зробіш? Вось такія і мае...

Два тыдні хавала Марыя гасцей. Сцерглі хату, карміла, а калі ўсё скончылася, пайшла па сялу прасіць міласціну. І ніхто не адмовіў ёй і не пытаў ні пра што, хоць кожны пра сябе здагадваўся: не пайшла б Стаяніха прасіць для сябе.

Але не ўдалося Марыі зберагчы дзеци. Аднойчы раніцай раптам забушаваў гарматы гул. Набліжаўся фронт у сяло ўпаўлі новыя патрапаныя часці. Марыя зірнула — і ў хату.

— Дзетачкі! Ідуцы!

Немцы на парозе.

— Што за людзі?

— Сыны мае.

— Брэшаш!

— Не брашу, клянуся!

— Абшукаць хату!

— Не чапайце, яны хворыя. Паламаныя... Божа!

— Хальт! Ваша маці?

— Наша, — сказаў Рабаў.

— Хлусіш, камікар! — Ды за зброю.

Стала маці перад дзецьмі. Абодвух закрыла.

— Не дам! Біце мяне... Не дам, людаеды!.. Галубочкі! Не ваўчыца ж вас нарадзіла, а жанчына, маці.. Mae сыны.

— Навошта хавала?

— Баялася. Вы такія страшныя! Нічога ж няма на свеце страшней за вас!

— Ха-ха-ха! Праўда! Ты маеш рацыю, бабуля. Страшней няма і быць не павінна! — засмяяўся сукін сын.

Праз дзве гадзіны фашисты сагналі на плошчу ўсё сяло на вочную стаўку.

Паставілі Пшаніцына і Рабава перад народам. Зірнулі яны на людзей — ніводнага знаёмага твару.

— Бывай, Урал... — прашаптаў Пшаніцын, зірнуўшы на сябра.

— Бывай...

— Людзі добрыя, глядзіце, вось жа Іван і Васіль Хіба не пазналі? — білася Стаяніха, нібы чайка аб дарогу. — Скажыце, што мае! Што ж вы маўчыце? Пашкадуйце, хіба вам не шкода? Люданькі!..

Людзі плакалі і, не баючыся пагроз, призналі. Нават стараста і паліцэйскія не пасмелі сказаць «не».

Адна толькі Палажка, удава забітага партызанамі начальніка паліцыі, злосна маўчала.

— Палажка, скажы — сыны! Не то пракляну цябе на tym і на гэтym свеце, — шаптала Марыя Стаяніха — Памятай, бог табе даруе, Палазя...

Палажка маўчала.

— Фрау Палажка, ёсьць гэта сыны? — спытаў камендант.

Усе замерлі і не зводзілі вачэй з Палажкі. Стала ціха-ціха.

Камендант пачырванеў. Тоўстая шыя яго раздзымулася, як у кобры. Ен здагадаўся пра змову.

— Ну?

— Сыны, — сказала Палажка і апусціла вочы.

Тады ён ударыў яе з ўсёй сілы ў правую і левую шчаку. Яна ўпала на зямлю, як сноп, не паспейшы нават крыкнуть, а ён раптам да лётчыкаў.

— Ваша прозвішча?

— Ой! — застагнала Марыя, нібы паранілі яе ў саме сэрца. Яна не сказала ім свайго прозвішча, а яны не спыталі ў яе па неразумнай, неразумнай сваёй няуважлівасці і нядбайнасці.

Зваліўшыся на зямлю ад удара ў цемя, яна не хутка паднялася. Але яна чула, быццам скроў сон, як клікалі яе Пшаніцын і Рабаў.

— Бывайце, матухна! Дзякуй! З такой маці і памерці не страшна!

Пачуліся выстралы...

Яны ляжалі на снезе абняўшыся. А яе ўзялі пад рукі і павялі, б'ючы па дарозе чым папала. Разнеслі гранатамі хату і падвялі да грушы. Закруцілася перад вачымі груша.

— Не вешайце, не сарамаціце мяне. Як жа мне вісце? Я старая жанчына. Дайце мне кулю, адну толькі кулечку,

прашу вас! — Не далі. Тады яна хуценка стала на пянёк, перахрысцілася. — Не чапайце, недалюдкі. Не дакранайцесь да маёй шыі... — Сама надзела.

— Дзеци!.. — і аддзялілася ад зямлі.

Доўга ляжаў Васіль на снезе пад грушай. Ніхто не чуў ні стогнай яго, ні скрыгату зубоў. Пад раніцу, калі ад марозу акамянела сэрца і грэны гарматы, нібы заснуй ад вялікай стомленасці. Потым, падняўшыся з зямлі, ён пацалаў халодную мацярынскую руку.

— Бывайце, мама... Усю сваю дабрату і лагоднасць, што падаравалі вымне, я пакіну з вамі каля грушы, мама...

Потым ён падышоў да пажарышча, падняў жменю попелу і загарнуў у хустачку.

— Вось гэта, мама, я забяру з сабой, каб не стамляліся ні ногі мае, ні рукі, ні сэрца.

Праходзілі дарогай на Захад баявыя атрады.

— Баец Стаяні

— Іду!

— Што за жанчына вісіць?

— Маці.

— Маці?

— Маці, таварышы, родная мая маці...

— Рота, сто-о-ой! Шапкі далоў! Наперад, ма-а-арш!

Перад ёю праходзіла войска без шапак. Велічалі дзеци мацярынства, накіроўваючыся ў бой. Гримелі гарматы. Сонца снягі чырваніла. Ад гарматнага грому асыпаўся іней, і зязючыя сняжынкі падалі з грушы на мацярынскую расплюшчаныя вочы.

Хто ж не паклоніца неўміручай прыгажосці Марыі Стаяніхі, маці, што прасіла міласціну для дзяцей чужых? Глядзіце, вось яна вісіць перад намі, узносіцца над роднай замёрзлай зямлёй. Рукі яе, маленькія і пяшчотныя, з доўгімі прыгожымі пальцамі, тыя самыя працоўныя рукі, што так шмат сатварылі хлеба і пражы, і насення, працягнуліся далонямі крху ўперед.

— Няма ўжо, дзетачкі, нічога. Усё аддала, будзьце щаслівія!

Уся яе маленькая постаць нібы ляцела ў халоднай сіняве, і сівая галава яе, схіліўшыся на бок, дакранала да веснавых хмар.

Вечная слава вашаму імю, мама Марыя!

Не было ў вас дарагога адзення, не душыліся вы парижскім духамі, а душыліся палыном ды каноплямі...

Не раз'яджалі вы па свеце, па заграніцах. Вам не было калі. Вы, як пчолка, былі заняты і ад расы да расы наслі мёд у савецкі вулей, пакуль не адабралі ў вас жыццё фашысцкія каты.

Але заграніца яшчэ прыйдзе да вас, прыйдзе паглядзець на вашу печ пад не-бам, на сухі гваздзік ад кепскага вока над прыпекам, на помнік ваш. Уесь свет паклоніца вашай прыгажосці, дарагая наша маці, славянка-ўкраінка дарагая.

Былі вы камуністкай ці не? Ці быў у вас партыйны білет? Напэўна, не было. Але зорне, пасяянае вялікім сейбітам Леніным, узышло і вырасла ў сэрцы вашым.

Няхай жа ведае свет, як віселі вы, мама, на старой грушы за сябrou сваіх ва ўкраінскім крывавым сяле на Украіне крывавай.

ВАМ ПАШАНЦАВАЛА,
ДАРАГІЯ ГАМЯЛЬЧАНЕ!



На дзіва прыгожы горад Гомель—у зеляніне садоў і шматлікіх сквераў, акайманавы стужкай нетаропкага Сожа. Ад ранейшага даваенага правінцыяльнага гарадка амаль не асталося і следу. Непазнавальна пераўтварыўся цэнтр, ад таго і ўесь горад змяніў сваё аблічча. Яго аздабляюць шматпавярховыя сучаснай архітэктуры дамы, шырокія плошчы, вельмі чистыя вуліцы, акрэсленыя зелянінай газонаў. Захаваў сваё хараство і стараўні парк з таўшчэзнымі таполямі і цудоўнымі палацамі, якім цяпер валодаюць гомельскія піянеры.

Ужо з выходу на прывакзальную плошчу вашу ўвагу прыцягне манументальны будынак з чырвонай цэглы са строгім, антычнага стылю порцікам і велічнымі калонамі. Гэта Палац культуры чыгуначнікаў імя Леніна.

Спытайце любога гамяльчаніна, што цікавага можна ўбачыць у ягоным родным горадзе, і ён перш за ўсё назаве Палац культуры чыгуначнікаў. Пры гэтым абавязкова зазначыць, што будынак палаца, амаль дарэшты зруйнаваны гітлерайскімі захопнікамі, быў адноўлен у 1951—1952 гг. пры актыўнай дапамозе ўсяго насельніцтва і стаў цяпер яшчэ больш прасторны і камфартабельны.

Цэлае крыло будынка займае глядзельная зала на тысячу месц з партэрам-амфітэатрам і некалькімі ярусамі балконаў. Памерам і тэхнічнай аснашчанасці сцэны маглі быць пазайздросці шмат якія сталічныя тэатры. Закулісная частка—эта шматпавярховая збудаванне з утульнымі акцёрскімі прыбіральнямі, добра абсталяваным памяшканнем для складанай пастановачнай гаспадаркі. Апрача асноўнай, ці-

як яе тут называюць, Вялікай залы, ёсць яшчэ адна—Малая зала. Да іх прымыкаюць прасторныя фоae і дзесяткі аўдыторый для гуртковых заняткаў.

Твар любога прадпрыемства—эта перш за ўсё яго кіраўнікі. Калі знаёмішся з Міхаілам Мікалаевічам Сімкоўскім—дырэктарам Палаца культуры чыгуначнікаў,—робяцца зразумелымі ўсе добрыя словаў пра яго, пачутыя пры гутарках з супрацоўнікамі. Чалавек вытанчанай культуры, уважлівы і спагадлівы, Міхаіл Мікалаевіч здолеў сабраць вакол сябе людзей, якія здольны паспраўднаму захапіцца агульнай справай, стаць паборнікам ідэі, якую Міхаіл Мікалаевіч ажыццяўляе на справе. Ён не абмяжоўвае прызначэнне Палаца культуры як месца адпачынку і забаў для гамяльчан, а рассоўвае рамкі стандартных клубных мерапрыемстваў і стварае супраўдны ачаг культуры, жывы, шматгранны, які жыве адгукнецца на многія духоўныя запатрабаванні савецкага чалавека.

Міхаіл Мікалаевіч быў адным з першых ініцыятараў стварэння ўніверсітэта культуры пры палацы. Са студзенем 1958 года, калі нідзе яшчэ ў нашай краіне не было такога прыкладу, ён дзеліцца вопытам гэтай работы ў книзе, названай ім «Універсітэт мастацкага выхавання», якая выдадзена ў Москве Прафвыдавецтвам. Вопытам гэтым кіраваліся дамы культуры ў шмат якіх гарадах Савецкага Саюза.

Даўно мінулі часы, калі Палац культуры чыгуначнікаў аблігуюваў толькі рабочых і служачых сваёго ведамства. Цяпер сюды прыходзяць людзі самых розных професій, ніяк не звязаных з транспартам. У васеннаццаі

творчых калектывах палаца займаецца больш вяс�місот чалавек—дарослых і дзяцей. У Палац культуры звяртаюцца за дапамогай і кансультаций самадзейныя калектывы ўсёй Гомельскай вобласці.

Можна меркаваць, што многое з задуманага Міхаілам Мікалаевічам не было б ажыццёўлена, калі б поруч з ім не стаяў яго творчы аднадумец і паплечнік—мастакі кіраўнік Палаца культуры народны артыст БССР А. Рыбальчанка. Таленавіты балетмайстар і мастак Аляксей Аляксандравіч—сам выхаванец гэтага клуба. Юнаком, яшчэ ў 1931 годзе, зайшоў ён на заняткі танцевальнага гуртка, а праз шэсць гадоў стаў яго кіраўніком. Цяпер гэта народны ансамбль песні і танца, і яму першаму сярод усіх самадзейных қалектываў было дадзена ганаровае права выступіць на сцене Крамлёўскага Палаца ў 1961 годзе: ён прымаў удзел у канцэрце для дэлегатаў Сусветнага кангрэсу прафсаюзаў. Яго выступленне ў Маскве на Выстаўцы дасягненняў народнай гаспадаркі СССР было адзначана Вялікім бронзовым медалем. Ансамбль пабываў з канцэртамі ў Ленінградзе, у Рызе і вось нідаўна—у Германскай Дэмакратычнай Рэспубліцы.

Вялікі стол у кабінече дырэктара завалены падарункамі, атрыманымі ад нямецкіх сяброў. Кнігі, альбомы з цэплымі сяброўскімі надпісамі ў напамінак аб сустэречы, прыгожыя рэчы з дрэва, шкла, сталі, забаўныя цацкі...

Якой шчырай, непасрэднай гордасцю зязлі твары ў гэтых славных юнакоў і дзяячах, калі яны расказвалі пра свае поспехі, дэманстравалі мне «трафеі» сваіх гастроўлей!.. Міхаіл Мікалаевіч

толькі пасмейваўся, не стараючыся стрыманы гэту зусім натуральную радасць.

— 17 чэрвеня ў Цвінгеры—заключны ўрадавы баль у гонар закрыцця фестываля...

— Сам Вальтер Ульбрыхт быў на ім. Выступіў з прамовай...

Расказваюць паспешна, перабіваючы адзін аднаго, пабліскуваючы вачыма і ўсмешкамі, стараючыся паспець ўсё сказаць...

З гэтай масы поўных захаплення слоў у майм уяўлені ўставаў малюнак таго «казначага», як яны казалі, балю. Сініе зорнае неба над зялёнай плошчай у Цвінгеры. Натоўп людзей, па-святочнаму прыбранных. Накрытыя столікі, за імі размісціліся госці. На сталах у кандэлябрах сотні запаленых свечак. Агні свечак нібыта пераміргваюцца з мігненнем зорак і рассыпаюцца рознкаляровымі знічкамі ў высокіх струменях фантанаў. Гриміць зводны аркестр. Промні пражэктара накіраваны на широкую лесвіцу, па якой ва ўрачыстым рytme спускаюцца адзін за адным юнакі і дзяячы на млянічных нацыянальных касцюмах. Шэсце замыкаюць пасланцы СССР са снапамі палявых кветак. Набліжаючыся да ўрадавай трыбуны, пензенцы запіваюць рускую велічальну, а беларускія дзяячы, вырваўшыся з радоў, бягуць з кветкамі да Вальтера Ульбрыхта. Сяброўскія поціскі рук, усмешкі, авацы... і, нарэшце, фінал вечара—агульны вальс. Пад чароўныя гукі штраусаўскага вальса кружацца сотні пар. Цэлы віхор фарбаў, музыкі, смеху... Незабыўнае відовішча...

Не менш, чым ансамбль танца, папулярны ў Гомелі і самадзейны драматычны

калектыў Палаца культуры чыгуначнікаў. Шмат гадоў кіруе ім адзін са старэйшых работнікаў клуба заслужаны дзеяч мастацтва С. П. Астрамаў. У каstryчніку 1961 года калектыў, які ён узначальвае, быў удастоены звання Народнага тэатра. А пазней Астрамава змяніў малады рэжысёр, таксама выхаванец гэтага клуба,— Генадзь Барысавіч Пікоўскі. Ініцыятывы, энергічны, ён паспей ужо арганізаваць прытэатры студыю, дзе сам вядзе заняткі па мастацкаму чытанню і акцёрскому майстэрству. Смелая бярэцца за класіку: чарговай пастаноўкай намечана п'еса А. М. Горкага «Зыкавы». Ён лічыць, што выкананы знойдуцца: большасць удзельнікаў Народнага тэатра—старыя вонкітыя акцёры. Соф'я Абрамаўна Каліноўская яшчэ дзяўчынка прыйшла ў драматычны гурток, а цяпер сама ўжо бабуля, але па-разныхмаму самааддана і бескарысліва служыць свайму тэатру. Пяцнаццаць гадоў знаходзіцца ў трупе П. Я. Праудан—старшы вагаўшык ст. Гомель. Яшчэ старэйшы па акцёрскому стажу слесар Л. А. Фрадкін: ён 20 гадоў іграе на сцэне клуба. І многія іншыя. Кадравыя чыгуначнікі даўно прывыклі лічыць палац сваім другім домам і жывуць жыццём любімага тэатра. Ну што ж, зялёных агнёў вам у прасторы класікі, дарагія сабры!

Імкненню да лепшага няма межаў, і прыемна, што кіраўнікі Палаца культуры не абмажкоўваюцца тым, што ўжо дасягнута. Яны стараюцца скрыстоўваць самыя разнастайныя формы далучэння людзей да мастацтва. Ужо не раз запрашалі да сябе на гастролі лепшыя маскоўскія тэатры. У чэрвені сёлетняга года адбылася творчая сустрэча членоў клуба з тэатрам «Современник». У музычных вечарах Палаца культуры прымаў удзел Святаслаў Рыхтэр у супрадзіжэнні Вялікага сімфанічнага аркестра рэспублікі. Прывіджалі ў палац многія музыканты і спевакі замежных краін. Тысячы наведваліся калі запаўняюць залы палаца на выстаўках выяўленчага і прыкладнога мастацтва.

Гэта далёка не ўсё. Немагчыма пералічыць у невялікім артыкуле ўсё формы работы гэтага сапраўды выдатнага ачагу культуры. Адно можна ад душы сказаць: «Вам пашанцевала, дарагія гамільчане!»

Тамара ЦУЛУКІДЗЕ

ВУЧЫЦЕ НЕНАВІДЗЕЦЬ ЗЛО!

I. КІЧЫНА

Мы ўсе добра ведаем: быць абыякавым да добра і зла—ганебна. Але, на жаль, часта яшчэ сустракаецца ў жыцці з абыякавасцю да нядобрай справы, якая творыцца на тваіх вачах, з маральнаі глухатой, калі можна так сказаць. Асабліва балюча назіраць такое сярод дзяцей!

...У шасцікласніка на вуліцы адабралі шапку. Наляцелі пяць рослых падлеткаў і садралі з галавы навютку, нядайна купленую вушанку. Як жа рэагавалі на гэты брыдкі ўчынак яго аднакласнікі? Адзін сказаў паблажліва: «Падумаеш, шапка! Яна пяць рублёў каштуе. Бацькі ў яго добра зарабляюць, новую купяць».

Вось як выходзіць: цана ўсяму таму, што здарылася,—пяць рублёў. А тое, што хлопчыку ў душу плюнулі, зняважылі яго і прынізілі, калі чацвёра трымалі, а адзін шапку зрывалі, тое, што яму цяпер агідана і страшна на знаёмую вуліцу выйсці,—гэта для аднакласніка няважна, пра гэта ён і не падумаў. Перажыванні пацярпейшага так і не дайшлі да таварыша.

У чым прычына такой абыякавасці? Мне здаецца, у аднабаковым харектары выхавання. Мы, бацькі і педагогі, неяк мала заклапочаны тым, каб даць нашым дзецям жывыя ўяўленні пра добро і зло, уяўленні, прасякнутыя моцным эмасыянальным пачуццём. Мы часта дабіваемся ад іх толькі зневяшненага парадку ў паводзінах.

На самай справе, пра што мы, бацькі, гаворым звычайна з нашымі дзецьмі? Ці зроблены ўрокі? Якая атрымана адзнака? Як еў? Чаму куртка запэцкана? Чаму ў пакоі беспарарадак? Але наколькі радзей мы гаворым з імі пра людзей, пра ўчынкі, пра іх маральныя сэнсы. Пратое, што пабіць, украсіць, салгаць—гэта не толькі парушэнне парадку, але і подлы ўчынак у адносінах да іншага чалавека, нізасць душы.

Калі хлопчык расказвае дома, як яны ўтраіх «працёнага» Віцьку пабілі, то вы, вядома, строга скажаце яму: біцца нельга! Але вось ці сказаў вы—з гневам, з пагардай,—што ўтраіх на аднаго нападаць нядобра, агідана? А такія ж рэчы таксама разумець трэба...

Асабліва гэта важна, калі маеш справу з падлеткамі. У 14—15 гадоў ідзе інтэнсіўнае становленне асабістага «кодэкса гонару». І дзеці да яго не абыякавыя, яныкроўна зацікаўлены ў проблемах маралі, напэўна, нават больш за дарослых. Мы ведаем, як высока цэніць падлеткі прынцыповасць і справядлівасць настаўніка, як невыносна для іх праславіцца ў вачах таварышаў баязліўцам, падхалімам, здраднікам, ведаем, як захапляюць іх прыклады героязму, патрыятызму, чалавечай высакароднасці.

Да дырэктара школы аднойчы прыйшла маці першакласніка і са слязьмі расказала, што яе сына раздзелі, калі ён ішоў са школы. Дырэктар вельмі разгубіўся. Ен добра ведаў сям'ю, ведаў, што там яшчэ двое маленькіх дзяцей, а бацькі няма, ён

загінуў год назад. Толькі-толькі, з апошняга, маці сабрала свайго першакласніка ў школу, купіла яму новае зімовае паліто— і вось знялі...

Дырэктар зрабіў так: ён прайшоў па класах і ў кожным з іх расказаў пра гэту сям'ю, пра тое, як маці цяжка было сабраць і выправіць сына ў школу. «І знайшоўся нягоднік, які так подла абышоўся з хлопчыкам. Калі вы ведаецце, хто гэта зрабіў,—скажыце».

Дырэктару, відаць, удалося перадаць дзецям сваю няневісць да гэтага злачынства. Іх абурэнне было гарачае, шчырае. Многія гаварылі: «Мы не бачылі і не ведаєм, хто гэта зрабіў. Але мы збярэм гроши і купім паліто».

Дзіцячыя гроши не спатрэбліся. Неабходныя сродкі для дапамогі хлопчыку знайшліся. Але галоўнае—што дзеці не асталіся абыякавыя, перажылі вострае абурэнне зробленым злачынствам.

У 15 гадоў маральная няразвітасць асабліва недапушчальная, таму што зносяны з навакольным светам ужо даволі шырокія, ёсьць сілы для разнастайных дзеянняў. І нярэдка гэтыя дзеянні бываюць антыграмадскія, але не наўмысна, а па прычыне маральнаі няразвітасці, няведення элементарных чалавечых «правілаў гонару». Нават у бойцы спакон веку існуюць няпісаныя законы: дзесяць на аднаго не навальваюцца, ляжачага не б'юць. Інакш несумленна, подла. А як часта падлеткі не ведаюць гэтага!

Быў выпадак у горадзе, калі загінуў адзін хлопчык, яго збіла група хуліганістых падлеткаў. Вінаватых судзілі і пакаралі. Але не толькі само злачынства хвалюе. Трывожыць і тое, як паставіліся да яго «добра выхаваныя» дзеці. Некаторыя, стараючыся апраўдаць вінаватых, гаварылі: «Але ж той першы задзіраўся. Ен сказаў хлопцам нешта крываўнае...» Гэта праўда, сказаў. Ну і што ж? Калі табе разкае слова скажуць, дык за гэта можна і забіць?

Мне думаецца, бяда ў тым, што дзеці іншы раз не адчуваюць цаны чалавечага жыцця. Сваё жыццё, вядома, цэніць: інстынкт, фізіялогія прымушаюць, а вось аб'ектыўную каштоўнасць іншага жыцця—не ўяўляюць. Не думаюць, якая бясконца вялікая гэта цана для маці, што нарадзіла і выгадавала чалавека; для грамадства, якое ўскладала на яго свае надзеі; для настаўніка, які яго вывучыў, выхаваў; для самога чалавека

І другая прычына, вельмі важная, на мой погляд: слаба ведаюць нашы дзеці, што такое чужое гора. Вялікае шчасце, што самі яны яго рэдка адчуваюць—краіна ўсё робіць, каб іх дзеянства было свабоднае ад галечы, хвароб, пакут. Але разумець чужое гора, адчуваць яго і не быць да яго глухім—гэта па-чалавечаму неабходна і важна.



«Верасень».
Фотаэцюд А. Лукашова.

Мне здаецца, мы дрэнна выхоўваем у нашых дзеяцах гэтае разуменне, старанна аберагаем іх ад ведання таго, што ў жыцці яшчэ ёсць нямала цяжкага.

А калі не разумець, не суперажываць гора, зробленае злачынствам, дык адкуль жа возьмуцца гнеў і нянавісць да яго? Калі судзілі падлеткаў, якія забілі таварыша, дзеці-аднакласнікі, што былі на судзе, гаварылі потым: як шкада было маці галоўнага віноўніка, яна нават самлела, калі аб'яўлялі прыгавор. Вядома, шкада, яна ж не хацела выгадаваць злачынца. Але чаму не падумалі дзецы пра гора іншай маці, той, чый сын стаў ахвярай? Я думаю, вельмі добрую справу зрабіў бы той, хто паказаў бы аднакласнікам яе бязмежнае гора, памог бы ім адчуць яго, як сваё. Гэты чалавек выхаваў бы ў дзеяцах нянавісць да злачынства, а яна патрэбна, таму што без яе чалавек вырасце маральна абыякавы, глухі.

У нашым друку час ад часу паяўляюцца артыкулы, якія ганьбяць злачынству і яго віноўнікаў. Думаю, што артыкулы павінны даходзіць і да нашых дзеяцаў, падлеткаў. Нічога, што ў гэтых артыкулах гора, — няхай разумеюць, там яшчэ і нянавісць да злачынства, да подласці тых, хто яго зрабіў.

Тады на судзе маці злачынца са слязьмі апраўдвалася: «Дрэннаму мы яго не вучылі...» Сапраўды, дрэннаму не вучылі. Але і добраму вы яго таксама не вучылі! І гэта самае страшнае. Так вырастаюць істоты, абыякавыя да добра і зла, а гэта значыць здольныя падніць руку на ўсё каштоўнае і святое для чалавека. Мы можам і павінны гаварыць пра гэта са сваімі дзецьмі. Але яшчэ важней — самі нашы паводзіны, прыклад нашых адносін да іншых людзей.

Дзеци вырастаюць, становяцца выдатнымі рабочымі, умелымі ўрачамі, адважнымі касманаўтамі. Але перш за ўсё яны павінны стаць людзьмі. Бо самая важная пасада і самая высакародная — быць на зямлі чалавекам!

Мама, пачытай!

УПАРТЫ КАМАР

Ніна МАЕЎСКАЯ

На лапушыстым лісточку жыла божая кароўка. Удзень яна працавала, а ўвечары прылятала на свой лісток і клалася спаць. Раніцай уставала сонейка, грэла ёй крылцы. Яна прачыналася і ляцела зноў працаваць.

А пад лісточкам, у цяньку, жыў танканогі камар. Ён увесь дзень спаў, схаваўшыся ад сонейка, а вечарам гудзей, злаваўся і шукаў, каго б укусіць.

Аднойчы, напрацаваўшыся, божая кароўка прыляцела на свой лісток, а там сядзіць камар.

— Дз-дз-з... Я тут буду жыць,— сказаў ён.— Пашукай сабе іншы лісток.

— Табе тут будзе дрэнна,— адказала божая кароўка.— Раніцай сонейка прыпячэ, спаць не дасць. Ідзі да сябе пад лісток.

Але камар не паслухаўся.


Паімчала божая кароўка шукаць сабе іншы лісток, а камар налётаваўся і заснуй.

А раніцай прыпякло сонца, ад гарачыні закружылася галава ў камара, яму стала млюсна. І камар упаў з лістка. А калі падаў, то паламаў свае тонкія ногі. Камар стагнаў і клікаў на дапамогу божую кароўку. Але яна жыла далёка і не пачула.

Станіслаў ШУШКЕВІЧ

Каля лесу ехаў Зайка

Ляскатала таратайка,
Каля лесу ехаў Зайка.
Таратайка-самакат.
Зайка быў надзвычай рад.
А нягодніца Лісіца
Палку торкнула у спіцы.
Аб таўшчэнае палена
Добры Зайка збліў калена.
Горка плача, стогне Зайка
Над абломкам-таратайкай.
І расчуліўся Мядзведзь,
Кажа: — Больш сюды не едзь!..
Тут живе Ліса-хітрыца,
Ёй не спіца, не ляжыцца,
Я ёй гэта не дарую,
Я злаўлю Лісу старую,
Адплаціць за ўсё прымушу,
Накручу яе за вушки.
Усміхнуўся Зайка, рад,
Папраўляе самакат.
Ён, напэўна, да Мядзведзя
На палянку ў лес паедзе.
Як паправіць самакат,
Пакатае медзведзят.



ЭКРАН



Кадр з кінафільма «Вайна і мір» (3 серяя).

Фільм «Запомнім гэты дзень» складаны, драматичны. Яго аўтары імкнуліся паказаць, як партыя большавікоў змагалася за Савецкую ўладу на адным з участкаў Заходняга фронту. Герой карціны — гранадзёры полк, дыслакаваны на тэрыторыі Беларусі. Першым гэты самы надзеіны полк царскай арміі перайшоў на бок большавікоў, у ім адбыліся вялікія падзеі. Меншавікі, эсэры, анархісты — якога толькі зброду тут не было — стараліся перацягнуць салдат, простых селянскіх хлапцуў, апранутых у шэрый шынлялі, на свой бок. Але салдаты пайшли за большавікамі.

Вялікае месца ў новым кінафільме — адведзена вобразу салдата-большавіка Пятра Камлюка. Яму проціпастаўлены прыхільнік Керанскага — камісар Часовага ўрада Жылін і капітан Ясень. На фоне канфлікту між імі развіваюцца падзеі гэтага глыбокага реалістичнага кінатвора.

У галоўных ролях здымаліся Ю. Пузироў, А. Патапаў, В. Белакураў, С. Манарава, Ф. Ні-

Кадр з кінафільма «Дзённыя зоркі».

кіціна, Н. Яроменка, Г. Глебаў, В. Дзядзюшка. Фільм створан на кінастуды «Беларусьфільм».

* * *

Кніга Вольгі Бергольц «Дзённыя зоркі» займае асобае месца ў сучаснай літаратуры. Гэта не раман і не аповесць і нават не дзённік, хоць праз усю кнігу праходзіць гісторыя жыцця паэта — дзяцінства, юнацтва, фармаванне харектару, адкрыццё вялікага і галоўнага ў свеце, антыўны ўдзел ва ўсім разнастайным і шматпакутным жыцці краіны. Словам, гісторыя, праз якую выразна відна эпоха, часам трагічная, але заўсёды вялікая...

На матывах гэтай кнігі на кінастуды «Масфільм» рэжысёр Ігар Талакін паставіў аднайменны масцікі фільм. Галоўная ролі ў карціне выконваюць Ала Дзямідава і Андрэй Папоў.

* * *

Выходзіць на экраны трэцяя серыя каліровай шыронафарматнай кінаэпапеі «Вайна і мір» —

«1812 год». Карціна створана народным артыстам СССР Сяргеем Бандарчуком на кінастуды «Масфільм» па аднайменнаму раману Л. М. Талстога. У цэнтры кінаапавядання — Барадзінская бітва.

У галоўных ролях здымаліся В. Ціханаў, С. Бандарчун, Г. Чаханеідзе, Б. Стржэльчык, Л. Савельева, І. Скобцева, А. Яфрэмава, Б. Захава і многія іншыя вядомыя анчёры.

* * *

Новая кіргізская кінастужка «Мацярынскае поле» паставлена рэжысёрам Генадзем Базаравым па аднайменнай аповесці лаурэата Ленінскай прэміі Чынгіза Айтматава. Гэта хвалюючы кінарасказ пра гора маці, якая страціла на вайне самых блізкіх: трох сыноў і мужа.

У галоўной ролі здымалася народная артыстка Кіргізскай ССР Бакен Кыдыкіева. Ей удалося стварыць абагулены образ мацярынскай любові, мацярынскага гора, мацярынскай мужнасці.

Р. КАПЛЯ



Кадр з кінафільма «Мацярынскае поле».



Малою дзяўчынкаю Ліна праводзіла маці на могілкі. І адразу ж на валілася цяжкая хвароба. Клапатлівыя ўрачы лячылі яе найлепшымі лякарствамі, якія толькі можна было знайсці, вазілі на многія месяцы ў палацы-санаторыі.

Як і яе суседкі па палаце, Ліна атрымлівала ласкавая запіскі, ёй прыносілі пячэнне, яблыкі і іншыя інхітрыя ласункі. Прыйносілі школьнія сяброўкі, настаўнікі, суседзі. Толькі Лінінаму бацьку не было калі пра гэта падумаць: у яго пакой адна за адной паяўляліся новыя «жонкі». У Восіпа Іванавіча Богапрыімца-ва быў даволі прыбытковы занятак: ён майстраваў магільныя крыжы, ляпіў цементавыя пліты з жалобнымі надпісамі і на ўскрайнай вуліцы, дзе стаяў яго дом, лячыўся выгадным жаніхом.

Здароўе памалу вярталася ў Лініна худзенъкае цела. А ў няпоўную шаснаццаць гадоў яна паступіла на працу. Трэба было самой зарабляць сабе на хлеб: Восіп Іванавіч, нягледзячы на свой сумны промысел, быў чалавек вясёлы і кампанейскі, таму ганарапы ад заплаканых кліентаў хутка асядалі ў вінным аддзеле гастронома.

Неўзабаве Ліна з вучаніцы стала самастойнай працаўшчыцай. Яе хвалілі за працаўітасць і акуратнасць, і дзяўчына старалася што было сілы. Таму паяўленне чарговай «мамы», Ганны Мартынаўны Барсук, мала ёй абыходзіла: у Ліны было сваё жыццё, далёкае ад п'янага тлуму.

Праз пайтара года пасля гэтай малапрыкметнай падзеі сямідзесяцігадовы «малады» ціха сканаў. Струхлелы дом прызначылі на знос, Ліне, якая была ўжо замужам, далі аднапакаёвую кватэру ў новым мікраараёне. Ганне Мартынаўне Барсук вярталаца ў свой стary пакой, дзе яна жыла да сустрэчы з Восіпам Іванавічам, не хацела. Там жыла падчарка, якая, мякка кажучы, мала шанавала яе. Абязаўшы Ліне глядзець яе будучае дзіця, апошняя сужыцелька Восіпа Іванавіча хуценька перавезла

ЗАГАДКА

З даўніх часоў бытую павер'е, што вясёлка — гэта «нябесны знак», што яна прадказвае: дажку больш не будзе. Аднак пераканацца ў негрунтоўнасці гэтай забабоннай прыкметы зусім няцяжка. Часта дождж ідзе і пасля таго, як неба акружыць шматколерная стужка.

Але якая ж сапраўдная прычына гэтай прыгожай з'яві прыроды? Адкуль бяруцца ў паветры такія яркія фарбы?

Белое сонечнае свято складаеца з розных праменняў. У гэтым няцяжка пераканацца з дапамогай клінападобнага кавалка шкла-прызмы. Праходзячы праз прызму, промні святла змяняюць свой прама-

ДРАПІНА НА ЛОЖКУ

свае рэчы на новую кватэрку, а праз нейкі час і атрымала там пастаянную прапіску.

Ліна і яе муж, токар завода імя Гастэлы Анатоль Якштовіч, увесь дзень працювалі на работе, Ганна Мартынаўна аставалася за гаспадыню...

Вы помніце смешную райкінскую мініяцюру? Нянька муштруе сваіх гаспадароў: тое «не падайдзёць», гэта «не падайдзёць». Зрэшты мама сама апранала сваё дзіцятка і несла на прагулку. У Ліны нарадзілася дачка Танечка, і Ганна Мартынаўна спачатку ўзялася няньчыць яе. Але аднаго разу яна сказала «не падайдзёць», стала сыходзіць з дома, і маладая мама змушанá была браць дзяўчынку з сабою на работу, не маючи з кім яе пакінуць.

Райкін прыдумаў сваю сценку тады, калі ўладкаўца дзіця ў яслі ці ў садзік было яшчэ вельмі цяжка і дэфіцитная няня магла дыктаваць любыя ўмовы. Якштовічам пашанцавала, Танечку прынялі у яслі, і ў бацькоў адлягло ад сэрца. А Ганна Мартынаўна злавала, бо ёй ужо больш не давалі грошай і яна ўжо не была поўнай гаспадынай у хаце.

Уявіце сабе «камунальны пакой», дзе адну трэць займаюць двухспальні ложак і пузаты паедзены шашалем буфет Ганны Мартынаўны, а на астатніх метрах туляцца маладыя Якштовічы з Танечкай. І яшчэ паспрабуйце уявіць, што можа вынайсці нічым не заняты чалавек, каб мацней дапячы сваім «ворагам». На Лініну галаву лілася цынічная лаянка, сыпаліся брудныя плёткі. А паколькі Якштовічы не анёлы, а звычайнія людзі і адбіваліся як маглі, то на завод, дзе працуе Анатоль, ляцелі слёз-

ныя скаргі, у праектуру, у народны суд, у таварыскі суд ішлі заявы, напісаныя акуратным каліграфічным почыркам нейкіх дабрадзеяў. У кватэрку на вуліцы Волаха, 7 рассыльны насы позывы: «...вам належыць з'явіцца.., у выпадку няяўкі будзеце прыведзены прымусова...»

«Ворагі» былі надоўга выбіты з каліны. У шыракаплечага дужага Анатоля работа валілася з рук. Танечка прахоплівалася з крыкам сярод начы. Ліну на працы хвалілі, адзначалі прэміямі, у ліку лепшых работнікаў гандлю ўрад узнагародзіў яе медалем, а дома з лямантам і праклёнамі выбягала на лесвічную пляцоўку Ганна Мартынаўна, шукаючы спачування ў спагадлівых суседак...

«Ці вы чулі? — казала адна суседка другой, седзячы ў цяньку на лавачцы. — Знаў Якштовічы Мартынаўну крыйдзяць, так ужо крыйдзяць, заганяюць зусім!». «Ну і моладзь цяпер,— уздыхала другая суседка,— а Мартынаўна ж, казалі, гадавала Лінку з малых год, а яна ж яе вучыла, а яна ж яе карміла, а яна ж яе ў людзі вывела, а яна ж...»

Назначаліся камісіі, наладжваліся расследаванні. З праектуры Фрунзенскага раёна горада Мінска Ганне Мартынаўне далікатна паведамлялі, што «сваімі няправільнымі паводзінамі вы самі выклікае скандалы». Ганна Мартынаўна гэтым задаволіцца не магла, і акуратна напісаная скарга лягла на стол рэдакцыі, а ўслед завітала і сама пацярпеўшая.

Старая жанчына доўга пералічвае свае крыйды. Вочкі яе калюча і злос-

на пабліску юць. Не выціраючы мокрых шчок, яна загінае палец за пальцам:

— Ложак мой абабілі, адчыніяючы шафу... На капе нечая пяцярня адпячаталася... Буфет падрапалі... З кухні ўсё маё павыкідалі... Такая была ёмкая палка для шчоткі, а дзе яна цяперака? Гэта ўсё Толік, прымака, бандыт!..

— Слухайце, Ганна Мартынаўна, гэта ж дробязі.

— Няма, няма прауды на свеце! І ў судзе няма, і нідзе няма. Але я даждуся! Як я бедная служанка і пенсіянірка, і ў мяне сведак поўна!

— Трэба ўшчаміць гэтых маладых, — кідаецца на абарону Ганны Мартынаўны адна з суседак. — Усё ім ды ім. А старому куды дзяўца? Хай Толік сам сабе шукае, дзе жыць, бо ён жа са свету, прымака...

Як ні ў адной краіне, у нас паважаюць чалавека, у якога за плячымі вялікі век, чуйна прыслухоўваючыца да яго разумных парад, даруюць яго маленькія слабасці, не пакідаюць без дапамогі і спагады. Наша грамадства не забылася на Ганну Мартынаўну Барсук, плаціць ёй пенсію, гарантует яе квадратныя метры жылля і, безумоўна, не дасць у крыйду, калі Анатоль і Ліна Якштовічы будуть сапрауды несправядліва з ёй абыходзіцца. Але самой Ганне Мартынаўне трэба зразумець: калі сіла і прыгажосць — перавагі юнацтва, то перавагамі старасці павінны быць разважлівасць і памяркоўнасць. Так гаварыў адзін мудры чалавек яшчэ за некалькі тысячагоддзяў да таго, як падрапалі ваш ложак.

І таму хочацца парайць спагадлівым суседкам: першым пісаць ад імя «беднай служанкі» новую квяцістую скаргу, разбярыцца як след, ці спраўядлівія дамаганні Ганны Мартынаўны Барсук.

Н. ГРАКОВІЧ

ВЯСЁЛКІ

ра. Успомніце, напрыклад, як раніцай расінкі іграюць у праменях сонца ўсімі колерамі вясёлкі!

Тое, што асобныя дажджавыя кроплі не вісяць у паветры, а падаюць, нічога не змяняе. Успомніце, як дэманструеца кінакарціна. На экране хутка змяняюцца асобныя нерухомыя малюнкі — кадры, прычым кожны кадр паяўляецца на экране прыкладна ўсяго на адну дваццатую долю секунды і тут жа змяняецца наступным, і малюнкі асобных кадраў зліваюцца ў адзін, няспынны, рухомы. Не паспявае ў нашым мозгу знікнуць адзін малюнак, як на яго ўжо накладваецца другі.

Ад кроплі, якая знаходзіцца ў паветры там, дзе ўзнікае вясёлка, падае ў вока назіральніка які-небудзь адзін каліяровы прамен — сіні, зялёны,

чырвоны і г. д. Гэта адбываецца толькі на кароткі момант. У наступнае імгненне кропля ўжо апусціцца ніжэй. Але тут жа яе замяняе другая, падаючая зверху.

Так навука тлумачыць гэтую малаяўнічую з'яву. Як бачыце, выклікаеца яна самымі натуральнымі прычынамі. Па той жа прычыне бывае зімовая вясёлка. Яе можна ўбачыць у час адлігі, калі ў паветры шмат дажджавых кропель.

Кожны з нас бачыць на небе сваю вясёлку. І на самай справе, адыдзіце крыху ўбок — вясёлкавая паласа перасунецца разам з вами: вы ўбачыце вясёлку ў новых кроплях, адбітыя прамені якіх праходзілі раней міма.

На небе можна бачыць часам не адну, а дзве, тры і больш вясёлак. Як яны ўзнікаюць?

Часам сонечны прамен не адзін раз, а двойчы адбіваецца ад унутранай сценкі кроплі і пры гэтым таксама раскладаецца ў спектр. Вось пры гэтым і ўтвараецца двайная вясёлка: дзве дугі, адна над другой.

Над вялікімі вадаёмамі часам паяўляеца разам з вясёлкай у яе звычайнай форме вясёлка «дагары нагамі», перавернутая. Сакрэт тут у том, што вясёлка можа паяўляцца і ў тых выпадках, калі ў кроплях дажджу адбіваюцца не прамыя сонечныя прамені, а адбіткі вадой рэк, азёр, марскіх заліваў.

Рэдкую з'яву адначасова чатырох вясёлак назіралі ў 1948 г. у Ленінградзе, над Нявой. Можна ўбачыць вясёлку і ў начны час, пры месяцы, але гэта бывае вельмі рэдка.

[Календар атэіста].

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ • КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

ДЗІЦЯ І ГОРКІЯ ЛЯКАРСТВЫ

У вас захварэла дзіця. Прыйшоў урач, агледзеў яго, і вы крыху супакоіліся. Дыягназ паставлен, вам стала ясна, што хвароба не цяжкая і што праз некалькі дзён усё пройдзе. Вы ідзеце ў аптэку купляць прапісаныя лякарства. Ад урача вы ведаеце, па колькі таблетак, парашкоў або чайных лыжак даваць дзіцяці. Але вось пытанне: ці стане дзіця іх прымаць? Амаль усе лякарства маюць непрыемную ўласцівасць — яны горкія. Для дарослага чалавека гэта не з'яўляецца

проблемай. Горкія парашкі ці не, ён іх праглыне, бо ведае, што гэта паправіць яго здароўе.

Але як быць з дзіцем? Для яго значна важней, каб усё, што яно бярэ ў рот, мела прыемны смак. Хоць яно і малое, яму ўжо даводзілася хварэць два-тры разы; яно пазнаёмілася з лякарствамі, запомніла іх смак і... Пачынаюцца ўгаровы, пагрозы і нават шлёпкі. Часам (асабліва ў гэтym вінаваты «жаласлівія» бабулі) дзіця вырашаюць пакінуць у спа-

коі. А гэта небяспечна. Адмаўленне ад прапісанага ўрачом лякарства можа ўскладніць захворванне.

А гэтага ні ў якім разе нельга дапусціць. Неабходна цярпліва прывучаць дзіця да прыёму лякарства або хатніх лекавых працэдураў. Чым большае дзіця, тым лягчэй можна ўздзейнічаць на яго свядомасць, памагчы зразумець, якім важнымі з'яўляюцца лякарства для хворага.

Трэба замаскіраваць непрыемны смак пілюль і мікстур. Як гэта зрабіць?

Пры звычайных прастудных захворваннях і катаральных з'явах, якія суправаджаліся павышэннем тэмпературы, дзе-

КАЛІ МАЛОМУ ПАТРЭБНЫ АКУЛЯРЫ

Урач рэкамендаваў дзіцяці насіць акуляры. Гэта нярэдка прыносіць шмат непрыемнасцей. Дзеці і падлеткі адмаўляюцца ад акуляраў, саромеюцца, баяцца насмешак.

А між тым гэта ж добра, калі акуляры пачынаюць насіць своечасова. Чым раней іх надзець, тым лепш захаваеца зрок! Праўда, довады rozumu тут дзейнічаюць не заўсёды, не адразу, пачуццё

сораму і няёмкасці перамагае жаданне захаваць добры зрок. Трэба памагчы дзецям пераадолець гэтае пачуццё.

Малодшым школьнікам можна прывесці прыклады з жыцця: паказаць фатографіі вядомых спартсменаў, артыстаў, вучоных, якім акуляры не перашкодзілі дабіцца поспехаў. Падлеткам, якія ўжо задумваюцца, якую прафесію выбраць, трэба сказаць, што пагоршанне зроку можа абмежаваць іх выбор.

Дзяўчата, вучаніцы старэйших класаў, не хочуць насіць акуляры таму, што яны «псуюць твар», «стараць». Але хутчэй састарыць манера жмурыць вочы, як гэта робяць усе, хто дрэнна бачыць. А акуляры трэба старацца падбіраць з такой аправай, якая б упрыгожвала твар, адпавядала яго авалу, колеру валасоў.

Найбольш зручныя акуляры з мяккімі завушнікамі, невялікай аправай: яны не спаўзаюць на кончык носа і не сціскаюць сківіц. У іх і бегаць можна, і на ўроках

КАСМЕТЫКА ПАЧЫНАЕЦЦА З МЫЦЦЯ

Хочаце, каб скура вашага твару была чыстай, далікатнай, гладкай,— паклапаціцеся пра гэта.

Пачнем з першай ранішнай працэдуры — мыцця. У ім за-кладзена аснова самастойных касметычных намаганняў.

Ці ведаеце вы, што раніцай

трэба мыць твар толькі халоднай вадой? Гэта дae магчымасць падтрымліваць нормальную дзейнасць скуры, захоўваць яе пругкасць, прыгожы і здаровы выгляд. (Мыць твар гарачай вадой рэкамендуецца не больш двух разоў на тыдзень.) Калі скура тлу-

стая, трэба мыцца з мылом. Сухая скура патрабуе іншага догляду: пасля мыцця не выцірайце твар насуха, а наносьце на вільготную паверхню пажыўны крем. Праз мінут дваццаць здыміце лішкі папяровай сурвэткай.

Калі на твары з'явіліся і

ўпарты не жадаюць знікаць чорныя крапкі, ужывайце паварую ванну. Наліце ў міску вельмі гарачую воду і нахіліцеся над ёй, закрыўшы галаву ручніком. Збіце мыльную пену і губкай або ватным тампонам кругавымі рухамі ўцірайце ў забруджаныя месцы. Потым змыць мыла і спаласніце твар халоднай вадой, дадаўшы ў яе крыху лімоннага соку.

ЛЮСТЕРКА Ў ДОМЕ

Люстэрка — стary сябар чалавека. Яно служыць яму з глыбокай старажытнасці. Аntyчныя прыгажуні карысталіся люстэркамі амаль такай жа формы, як і сучасныя.

Люстэрка — неадзельная частка сучаснай абстаноўкі. Яно сустракае нас з парога дома. У добра абсталяванай прыхожай заўсёды ёсьць люстэрка. Найлепшае месца для яго калі вешалкі, па магчымасці не зусім супраць уваходных дзвярэй. Прыхожая звычайна паўцёмная, таму люстэрка павінна быць добра асветлена. Пры гэтым крыніца святла павінна добра асвятляць фігуру і твар чалавека, а не толькі само люстэрка. Калі месца дазва-

ляе, то лепш устанавіць высо-кае люстэрка, камбінаванае з палічкай для пальчатак і шчо-так для адзення або невысо-кай шафкай для абутку.


У агульным пакоі люстэрка ўстанаўліваць не трэба. Тут яму адводзіцца самае сціплае месца — у выглядзе ўнутранай сценкі серванта. У рэдкіх выпадках люстэрка можа быць і ў агульным пакоі, але яго прызначэнне іншае — для штучна-га расшырэння прасторы памяшкання. У такіх выпадках люстэрка павінна быць вялікіх размераў і даваць правільнае адлюстраванне.

У кухні люстэрка — таксама непатрэбная дэталь, асабліва ў форме сэрца, з рознымі

ўпрыгожаннямі і малюнкамі або фатаграфіямі, засунутымі за яго рамку.

Насценнае люстэрка павінна меці форму прамавугольnika або можа быць круглым. Месца яго ў спальнym пакоі. Там яно больш за ўсё неабходна: круглае або прадаўгаватое люстэрка на сцяне, над туалетным столікам, вялікае, ва ўесь рост, каля гардэроба або шафы для адзення, трэльяж. Вельмі зручна люстэрка на ўнутраных дзверцах шафы для адзення, асабліва калі спальны пакой выкарыстоўваецца і як агульны.

Люстэрка ў ванным пакоі звычайна мае размеры 45 на 60 см, каб пакрыць трох рады па чатыры фаянсавыя пліткі. Яго можна манціраваць і на дзверцах шафкі, павешанай над умывальнікам, у якой размешчаны туалетныя прылады.



цям часцей за ўсё прапісваецца пірамідон. У залежнасці ад узросту дзіця прымае адну трэць, палавіну або цэлую таблетку гэтага лякарства трываты разы на дзень. Але звычайна дзеци не ўмеюць глытака таблеткі. Калі ў іх, да таго ж, запалены гланцы і ў горле шмат слізі, не выключана, што пры глытанні лякарства ў дзіцяці пачнуща ваніты. Таму лепш за ўсё растворыць таблетку ў цёплым салодкім чаі або проста ў цукровым сіропе з лімонным сокам. Тое самае робяць з таблеткамі аспірыну, аскафену, кадэйну і г. д.

Сульфатыязол і іншыя сульфаміды не растворыца ў водзе. Як быць у гэтых выпадку? Разатрыце іх у парашок і змяшайце з цукровай пудрай або звычайнім цукрам, з варэннем або нацёртым яблыкам.

Антыйбіёткі — біяміцын, сінтаміцын,

тэтрацыклін і інш., як і добра вядомы хінін,— вельмі горкія лякарства. Калі іх трэба прымаць цэлымі таблеткамі ці аблактамі, то горыч застаецца непрыкметанай. А што рабіць, калі ўрач прапісаў па палавіне або трэці таблеткі дражэ ці аблакткі? Разатрыце лякарства ў парашок і змяшайце з цукровым сіропам так, каб на паверхні не засталося ніводнай горкай крупінкі.

І ўсё ж, нягледзячы на ўсе хітрыкі, некаторыя дзеци не п'юць лякарства. У такім выпадку парайцеся з урачом. Напэўна, ён выпіша новы рэцэпт, па якому ў аптэцы вам зробяць лякарства не ў форме парашкоў або таблетак, а ў форме свечак. Свечы асабліва зручныя для самых маленьких. Праўда, дзеянне препарата пры такім способе ўвядзення ў арганізм крыху паслабляеца, так што ўрач назначае больш высокую дозу.



Лілія

фізкультуры яны не спадаюць. Старшакласніку лепей да твару будзе шырокая аправа.

Гэта эстэтычны бок справы. Але, вядома, перш за ўсё неабходна, каб акуляры дакладна адпавядалі рэцэпту. Мы невыпадкова звяртаем увагу на гэты, здавалася б, сам сабою зразумелы факт. Часам карыстаюцца чужымі акулярамі: маўляў, у іх добра відаць — значыць, падыходзяць. Аказваеца, не!

Урачы, кіруючыся медыцынскімі паказыкамі, нярэдка прапісваюць акуляры

не дакладна ў адпаведнасці са станам зроку, а крыху слабейшыя або крыху мацнейшыя. Таму ніколі нельга карыстацца чужымі акулярамі, яны прынясуть толькі шкоду.

Калі дзеци скардзяцца, што акуляры ім замінаюць, ававязкова звярніцца да ўрача: магчыма, трэба змяніць рэцэпту. Але часцей за ўсё нязручнасць выкліканы тым, што дзеци дрэнна прывыкае да акуляраў. А калі выпрацуеца прывычка, то дзеци, як правіла, перастаюць заўважаць, што яны ў акулярах. Дарэчы, на-

сіць іх трэба толькі так, як назначаў урач,— пастаянна або толькі ў час заняткаў.

Шкельцы акуляраў павінны быць заўсёды чистыя, без драпін. Прывучайце дзяцей праціраць іх кавалачкам замшы або фланелі перад тым, як надзець.

Акуляры невыпадкова выпісваюцца па-рэцэпту, як і лякарства; гэта значыць, што іх і трэба лічыць лякарствам.

Н. Б. КАРАСЦЯЛЕУ,
урач.

Для забруджанай тлустай скуры часам недастаткова ўмывання. Каб ачысціць яе, патрэбна маска з буры. Дзве часткі буры і адну частку кааліну развядзіце ў водзе да кашкападобнай масы і нанесіце яе на твар, не закранаючы павек. Патрымаўшы маску 20—25 мінут, асцярожна здыміце сухі слой, які ўтварыўся, і ватным тампонам кругавымі рухамі

памыіце твар цёплай водой, затым спаласніце халоднай і абсушице ручніком.

Калі забруджана нармальная скора, пакладзіце на яе пажыўны крем або злёгку падагрэты алей, змачыце ў цёплай водзе ватны тампон, памыіце яго ў дробна сточаную соль і таксама кругавымі рухамі разатрыце ім месцы, дзе ёсьць чорныя кропкі. Спаласніце твар

халоднай водой і абсушице. На сухую скору пакладзіце лёгкі слой пажыўнага крему.

Злёгку забруджаную скору дастаткова працерці раніцай перакісю вадароду, туалетным воцатам, кавалачкам лімона.

Добра ачышчаюць скору твару ласьёны: сухую — «Агурон», «Утро», тлустую — «Арктика», «Старт».

Сустракаеца часам тлустая скора, якая шалушыцца. Яе добра ачышчаць пажыўнімі кремамі «Рассвет», «Агурон», «Малако».

Прыслухайцеся да гэтых падарад, па старайцеся ўжываць іх сістэматычна, і ваша скора становіцца непругкая і далікатная.

Ірина ГРОМ-ВРУБЛЕЎСКАЯ,
урач-косметолог

ЗАПОМНІЦЕ АБО ЗАПІШЫЦЕ

Таплёнае малако можна прыгатаваць не толькі ў рускай печы або ў духоўцы, але і ў звычайнім тэрмасе. Для гэтага толькі што закіпеўшае малако адразу выліваюць у чысты, папаласканны гарачай водой тэрмас і закрываюць яго накрыўкай. Праз 6—7 гадзін малако стане ружове і духмянае.

x x x

Зялёны гарошак пры варцы захавае свой натуральны колер, калі ў яго дадаць крыху цукровага пяску. Стручкі гароху і фасолі застаюцца зялёнімі пры варцы ў падсоленым моцным кіпетні.

x x x

Калі варэнне зацукравалася, то, пераварваючы яго, трэба уліць у каструлю крыху халоднай вады (3 столовыя лыжкі на 1 кг варэння). Варыць зноў трэба 5—8 мінут, увесі час памешваючы.

Калі ж варэнне пачынае пеніцца або скісаць, то на кожны яго кілаграм дадаецца 200 г цукровага пяску. Варыць да таго часу, пакуль не будзе пены.

x x x

Апельсіны і лімоны доўга застаюцца свежымі, калі іх змазаць алеем, пакласці ў цэлафанавы мяшочак і тримаць у халодным месцы.

Загадчыцу тэрапеўтычнага аддзялення Слонімскай раённай бальніцы Надзею Мінітаўну Макавец жыхары раёна ведаюць не толькі як чулагу і спагадлівага ўрача. Яна часта выступае перад рабочымі і налгаснікамі з цікавымі лекцыямі, расказвае, як засцерагчыся ад хвароб, як наладзіць правільны рэжым працы і адпачынку.

На здымку: Н. М. Макавец.
Фота М. Качалава.



З УКРАЇНСКАЙ КУХНІ

УКРАЇНСКАЯ САЛАТА



Памідоры пачысціць, памыць, прапусціць праз мясарубку або нацерці на буйной тарцы. З салодкага зялёнага або чырвонага перцу вычысціць зярніты, парэзаць. Моркву і пятрушку пачысціць, памыць, тонка нарэзаць.

Пакрышыць цыбулю, абсмажыць у алеі да залацістага колеру. У кастрюлю пакласці цыбулю, нарэзаную гароднину, тамат, зяленіва пятрушкі, соль, цукар, воцат, духмяны перац і лаўровы ліст.

Усё тушиць да гатоўнасці. Падаваць на стол у халодным выглядзе.

Такую салату можна прыгатаваць і на зіму, калі пакласці ў слоік і пракіпяціць на працягу 50 мінут, а потым хутка закрыць накрыўкамі.

КАЎБАСА ДАМАШНЯЯ

Дамашняя каўбаса робіцца са свініны. Мяса і палавіну патрэбнага сала рэжуць на дробныя кавалачкі, астатніе сала прапускаюць праз мясарубку. У фарш кладуць пакрышаны часнок, горкі перац і соль. Потым усё добра перемешваюць, набіваюць кішкі і выносяць у халоднае месца на 5—6 гадзін, каб мяса раўномерна прасалілася. Каўбасу смажаць з салам і цыбуляй. Каб кішка не палопалася, яе ў некалькіх месцах праколваюць відэльцам.

На 1 кг свініны — 400 г сала, 8 зубкоў часнaku, 8 гарошын горкага перцу, 2—3 чайныя лыжкі солі.

Каўбасу можна пакласці ў пасуду і заліць шмальцам. Яна захоўваецца доўгі час.

БОРШЧ КІЕЎСКІ

Ялавічыну заліваюць бурачным квасам і гарачай вадой, вараць да гатоўнасці. Мяса наразаюць кавалачкамі, а бульон працэджваюць. Памідоры наразаюць, прытушваюць на патэльні і праціраюць праз сіта. Буракі наразаюць саломкай і тушаць з дробна пасечанай грудзінкай барані-

ны, дабавіўшы булён. Цыбулю і карэні морквы, пятрушкі і сельдэрэю здрабняюць і злёгку абсмажваюць на масле. Сала таўкуць з сырой цыбуляй і зяленівам пятрушкі.

У працэджаны кіеляхы булён кідаюць нарэзаную кубікамі бульбу, дробна шатканую капусту і вараць 10 мінут. Потым кладуць тушаныя буракі разам з баранінай, злёгку падсмажаныя карэні, цыбулю, тамат, нарэзаныя кіслыя яблыкі, звараную загадзя фасолю, тоўчанае сала, лаўровы ліст, чырвоны перац, соль, уліваюць квас і вараць да гатоўнасці. Бульбы і капусты.

Падаючы на стол, кладуць у талеркі мяса, смятану і пасыпаюць здробненым зяленівам.



На 200 г ялавічыны і 200 г бараніны — 400 г свежай капусты, 400 г бульбы, 250 г буракоў, 2 ст. лыжкі фасолі, 1/2 шклянкі тамату-пюре, 2 кіслыя яблыкі, 2 памідоры, 1/2 шклянкі смятаны, 2 ст. лыжкі сметановага масла і 1 ст. лыжку дробна насеченага сала, па 1 карэньчуку морквы і пятрушкі, 1/2 кораню сельдэрэю, 1 цыбуліну, 1 ст. лыжку зяленіва пятрушкі, 0,5 л бурачнага квасу і 1,5 л гарачай вады, 2 гарошынкі духмянага перцу, 1 лаўровы лісток.

КАРАСІ Ў СМЯТАНЕ



Карасёу чысціць, трывушаць, дастаюць жабры, галаву пакідаюць. Добра прамыту рыбу выціраюць знутры ручніком, націраюць соллю, пасыпаюць перцам, абкачваюць у мукэ, кладуць на патэльню з растопленым маслам і смажаць з абодвух бакоў да румянага колеру. Смажаныя карасі кладуць на патэльню з белага металу, змазаную маслам, абкладаюць

нарэзанымі кружочкамі падсмажанай бульбы, заліваюць смятанай, пасыпаюць сухарямі, дадаюць крхкую масла і ставяць у духоўку запякаць.

На 600 г карасёу — 80 г сметановага масла, 20 г сухароў пшанічных, 25 г пшанічнай муки, 400 г смятаны, 1 кг бульбы, 40 г сметановага масла для падсмажвання бульбы.

БІТКІ ПА-УКРАЇНСКУ

Прыгатаваную свініну адбіваюць, пасыпаюць соллю, перцам і абсмажваюць. На дно сатэйніка кладуць нарэзаное кавалачкамі сала, а зверху абсмажаныя біткі, на іх — падсмажаную цыбулю, заліваюць бульбам і тушаць да гатоўнасці. Готовыя біткі кладуць на лустачкі падсмажанага жытняга хлеба, паліваюць сокам, у якім тушилася мяса, пасыпаюць здробненым часнаком і зяленівам пятрушкі.

На гарнір падаюць смажаную бульбу.

СВІНІНА З БУЛЬБЯНІКАМІ

Свініну парэзаць на кавалкі, пакласці на патэльню і абсмажыць на алеі. Калі мяса зарумяніцца, пакласці яго ў сатэйнік або чыгунок. На тлушчы, які застаўся, падсмажыць буйна нарэзаную цыбулю, дадаць перац, лаўровы ліст, заціц усё вадой, пракіпяціць і выліць у мяса. Пакласці соль і паставіць у духоўку.

Нацерці бульбу, убіць яйка, крыху соды, соль, 2 лыжкі муки. Усё добра змяшаць і спачы бульбянікі на алеі. Калі мяса будзе гатова, пакласці бульбянікі і тушыць мінут 15 на слабым агні.

Набор прадуктаў: 500 г мяса, 1 кг бульбы, 4 цыбуліны, 1 яйка, перац, соль, лаўровы ліст, 1/2 шклянкі алею.

УКРАЇНСКАЯ ВАРЭНІКІ З ГРЫБАМІ

Цеста для варэнікаў павінна быць сярэдній гушчыні. Прыгатавляюць яго з пшанічнай муки.

Набор прадуктаў: 3 шклянкі муки, 3/4 шклянкі вады, 1 яйка, палавіна чайнай лыжкі солі.

Для начынкі — 100 г сушаных баравікоў, 3 цыбуліны, 3 ст. лыжкі сметановага масла.



Грыбы замочваюць, вараць і адцэджаюць. Сякунд або праpusкаюць праз мясарубку, перамешваюць з падсмажанай на сметанковым масле цыбуляй.

Варэнікі кладуць у падсолены кіпецень, вараць 5—6 мінут. Готовыя варэнікі перакладваюць у кастрюлю, паліваюць растопленым маслам, ставяць у духоўку на некалькі мінут і падаюць на стол.

МЯДОВІК

Мёд змешваюць з цукрам, сметанковым маслам і награваюць да кіпення. Атрыманай масай заварваюць прасеяную муку і расціраюць да таго часу, пакуль маса поўнасцю астудзіцца. Тады дадаюць яйкі, соду, карыцу і гваздзіку, замешваюць цеста і ставяць яго ў халоднае месца на двое сутак. Пасля гэтага цеста раскачваюць роўным слоем, таўшчынёй у паўпальца і выпякаюць.

На 4 шклянкі муки — 1 кг мёду, 200 г цукру, 50 г сметанковага масла, 5 яек, 25 г соды, па 1/2 чайнай лыжкі гваздзікі і карыцы.

ПА СЛЯДАХ НАШЫХ ВЫСТУПЛЕННЯУ

«ЗЛАЯ ВОЛЯ»

Намеснін старшыні Вярхоўнага Суда БССР тав. Зайцаў паведаміў рэдакцыі, што пытаниі, закранутыя ў артыкуле «Злая воля», надрунаваным ў № 7 «Работніцы і сялянкі», вырашаны цяпер у зананадаўчым парадку.

«Заканадаўства БССР працугледжвае строгую адказнасць за злоснае ўхіленне бацькоў ад уплаты па рашэнню суда сродкай на ўтрыманне непаўнагадовых дзяцей або дзяцей дарослых, але непрацэздольных, якія знаходзяцца на іх утрыманні.

У адпаведнасці з арт. 120 Крымінальнага кодэкса БССР асобы, якія злосна ўхіляюцца ад уплаты аліментаў або ад пазбаўленнем волі на тэрмін да двух гадоў або папраўчымі работамі на тэрмін да аднаго года.

Прэзідіум Вярхоўнага Савета БССР 11 ліпеня 1967 г. прыняў Указ, якім унёс змены і дадаткі ў Кодэкс законуў аб шлюбе, сям'і і апецы БССР.


У прыватнасці, Указам працугледжана, што права непрацэздольных жонкі ці мужа на ўтрыманне захоўваецца і пасля разведзення жонкі ці мужа маюць права на ўтрыманне таксама і ў тым выпадку, калі становіцца непрацэздольнымі на працягу аднаго года пасля снасавання шлюбу. Разведзенага мужа суд можа вызваліць ад авязкаў утрымліваць жонку або абмежаваць пэўным тэрмінам гэтыя таксама не будуць спаганяцца аліменты на непрацэздольнага мужа, калі развод адбыўся па яго вінে».

ЗАМЕЖНЫ ГУМАР

КАХАННЕ ПРАЗ ВЯКІ



Мастак К. Драгасцінаў.



— Любы мой, — звяртаецца жонка да мужа, — зрабі ласку, занясі гэта пісмо на пошту.

— Але, моя дараўнінка, на двары лівень. Нават сабаку шкада выпусціць.

— А ты яго не бяры з сабою...

Пасля медыцынскага агляду пацыент звяртаецца да ўрача:

— Скажыце, калі ласка, мой дыягназ.

— Вы невылечны п'яніца.

— Добра. А як гэта будзе палатыні, каб я мог сказаць жонцы?

МОДЫ

(гл. чацвёртую старонку вокладкі)

1. Двухбортны касцюм для вуліцы, крыху прыталены. Жакет фігурнага крою, лініі-рэльефы ідуць ад пляча і занругляюцца на бахах. Каўнер і барты адстрочаны. Спадніца злёгку расклёшана.

2. Свабоднае аднабортнае паліто, зашпіляеца з левага боку на чатыры гузікі. Каўнер востраканцовы. Рукавы доўгія, устаўныя. Падоўжныя праразныя кішэні аформлены лістачкай. Спереду канетка і ў сярэдзіне сустэречная складна. Шво канекті і сярэдняе шво спераду разгладжаны і расстрочаны на адлегласці 2 см бліскучым шоўком.


3. Свабоднае аднабортнае паліто крою кімано, зашпіляеца на два кручкі і ў патайной засцежцы на два гузікі. Востраканцовы каўнер аздоблен футрам. Спереду і на спінцы дэкаратыўная строчіца. На правым борце вышыты бант, выкананы з руліка. На спінцы закладзена мяккая сустэречная складна.

4. Выходная сукенка, зашпіляеца на спінцы на «маланку». Каўнер хамуцікам, выкананы з касой тканіны. Рукавы доўгія, устаўныя, зашпіляюцца ў лонцевым шве на «маланку». Спереду сярэдняе нагрудныя вытачкі і вытачкі, закладзеныя ля пройм, прадоўжаныя ніжэй лініі таліі. У канец вытачак ушыты кішэні з лістачкай. На спінцы сярэдняе шво і ў таліі дзве вытачкі. Паясок вынараен з бакавымі часткамі ліфа. Пояс, які зашпіляеца на спражку, спераду не прыстрочаны, на спінцы прыхоплены патайным швом.

5. Касцюм для хлопчына малодшага школьнага ўзросту. Прыжаданні канетку на куртачы можна зрабіць з тканіны іншага колеру.

6. Паліто для дзяўчыны з лёгкага драпу з завышанай лініяй таліі.

ЧАЙНВОРД „ГЛОБУС“



1. Рака ў БССР.
2. Рака ў Ленінградскай вобласці.
3. Горад у РСФСР, цэнтр аўтаномнай вобласці.
4. Століца аўтаномнай сацыялістычнай рэспублікі.
5. Абласць цэнтр у РСФСР.
6. Паўночная палярная вобласць замнога шара.
7. Уладанне ЗША на поўначы Амерыкі.
8. Рака ў Сібіры.
9. Краіна на заходзе Афрыкі.
10. Краіна на ўсходній частцы Аравійскага паўвострава.
11. Рака Афрыкі.
12. Адна з вялікіх рэк СССР.
13. Горад на поўдні Аравійскага паўвострава.
14. Самае вялікае возера ў БССР.
15. Бясцёкавае возера ў энватарыяльнай Афрыцы.
16. Рака ў ёўрапейскай частцы СССР.
17. Горад на паўночным ўсходзе Францыі.
18. Самая вялікая пустыня на зямлі.
19. Краіна Афрыкі.
20. Прыток Рэйна.
21. Століца краіны ў Еўропе.
22. Рака ў Францыі, Бельгіі і Нідерландах.
23. Століца краіны ў Азіі.
24. Горад у Францыі.
25. Горад Узбекскай ССР.

Складу В. САВІЧ.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД ЗМЕШЧАНЫ У № 8

Па вертыкалі: 1. Аксана. 7. Трушына. 11. Харкова.
12. Куляшоў. 13. Крушина. 20. Пікман.

Па гарызанталі: 2. Адоскін. 6. Лужанін. 14. Вяшняк.

15. Якушаў. 19. Крапіва. 22. Людміла.

Па акружнасцях: 3. Янка. 4. «Алеся». 5. Янаўчанна.

8. Стома. 9. Астап. 10. Платонаў. 16. Тарыч. 17. Чобур. 18. Ржэцкая.

21. Гладунка. 23. Алоўнікаў.

На 1-й старонцы вокладкі: адсюль пачынаюць свой шлях мінскія гадзіннікі.

Фотаэцюд В. БАРАНОУСКАГА

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта:
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА,
М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР,
В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Мастацкае афармленне Ю. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар В. І. Асіпенка.

АТ № 00302. Журнал «Работніца и крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

Здадзена ў набор 8 жніўня 1967 г. Падп. да друку 1.IX.67 г.

Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3.

Папера 60×90%. Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефонны: галоўнага рэдактара — 6-17-51, адказн. сакратара,
аддзела прамысловасці — 6-38-14, аддзелаў сельскай гаспадаркі
і культуры — 6-38-24.

Друкарня выдавецтва «Звязда», Мінск. Цана 15 кап.

Дадатак — выкрайка. Тыраж 234.647 экз. Зак. № 420.

